

10363

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СВЯЗЬ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ МЕЖДУ
СОБОЙ И МАССАМИ — ОСНОВА
СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР

2-й год издания

№ 2 (11)

ФЕВРАЛЬ
1926 г.

ИЗДАНИЕ НКВД БССР
МИНСК—1926



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СВЯЗЬ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ МЕЖДУ
СОБОЙ И МАССАМИ — ОСНОВА
СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР

2-й год издания

№ 2 (11)

ФЕВРАЛЬ
1926 г.

ИЗДАНИЕ НКВД БССР
МИНСК—1926

Минск, 1-я Гостилогр. Заказ № 1725—3200 экз. Главлитбел № 16268.

Часть официальная.

**Пастанова Цэнтральнага Выканачага Комітэту і Савету
Народных Камісараў БССР**

аб зацьверджаньні Палажэння аб раённых рэвізійных камісіях і рэвізійных камісіях пры сельскіх і местачковых саветах.

Цэнтральны Выканачы Комітэт і Савет Народных Камісараў пастанаўляюць:

1. Зацьвердзіць далучаныя да гэтай пастановы палажэнньні аб раённых рэвізійных камісіях і аб рэвізійных камісіях пры сельскіх і местачковых саветах.

2. З выданьнем палажэння аб раённых рэвізійных камісіях і рэвізійных камісіях пры сельскіх і местачковых саветах увага да арт. 66-га інструкцыі Цэнтральнага Выканачага Комітэту Саветаў БССР аб выбарах гарадзкіх, сельскіх і местачковых саветаў і аб скліканні зъездаў Саветаў (зборн. Зак. 1925 г. №44, арт. 358) адмяніць.

3. Даручыць Народнаму Камісарыяту Грашовых Спраў супольна з Народным Камісарыятам Унутраных Спраў і Народным Камісарыятам Рабоча-Сялянскае Інспэкцыі выдаць інструкцыю па ужываньні вышэй памянёных палаженняў.

Старшыня Цэнтральнага Выканачага

Комітэту БССР А. Чарвякоў.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР Я. Адамовіч.

Сакратар Цэнтральнага Выканачага Комітэту З. Чарнушэвіч.

5-га лютага 1926 г.

Палажэнне аб раённых рэвізійных камісіях.

Дзеля ажыццяўлення сапраўднага нагляду з боку шырокіх працоўных мас за выкананьнем раённых бюджетаў і за мэтазгодным, правільным і ашчадным скарыстаньнем прадугледжаных гэтымі бюджетамі сродкаў, у раёнах утвараюцца Рэвізійныя Камісіі на наступных падставах.

1. Рэвізійныя Камісіі абіраюцца на Раённых Зъездах Саветаў у складзе 3-х членаў і 2-х кандыдатаў да іх. Членамі рэвізійных камісій і кандыдатамі да іх могуць быць як дэлегаты Раённага Зъезду Саветаў, гэтак і іншыя грамадзяне, якія карыстаюцца абральными правамі.

2. Члены і кандыдаты Раённага Выканачага Комітэту, загадчыкі часціці Раённага Выканачага Комітэту і Начальнікі Упраў Раённае Міліцыі ня могуць быць абраны ў склад Рэвізійнае Камісіі.

3. Члены Раённае Рэвізійнае Камісіі маюць права быць прысутнымі на пасяджэннях Прэзыдыуму Раённага Выканачага Комітэту, на

пленумах Раённага Выканавчага Комітэту, сельскіх саветаў і камісій, якія склікаюцца Раённым Выканавчым Комітэтам і сельскімі саветамі з правам дарадчага голасу.

4. Рэвізійная Камісія абірае са свайго складу Старшыню і Сакратара.

5. Рэвізійная Камісіі для выкананьня ўскладзеных на іх задач па рэвізіі бюджету высьвятляюць: а) ці досьць поўна Раённым Выканавчым Комітэтам выяўлены і прыняты пад увагу крыніцы прыбытковых паступленіяў, якія ёсьць у раёне; б) ці правільна і адпаведна з зацверджаным бюджетам, існуючымі палажэннямі і дырэктыўамі, да-дзенымі Раённым Зьездам Саветаў, выконвалася прыбытковая і выда-ковая частка бюджету; в) наколькі мэтазгодна і выгадна рабіліся гаспадарчыя операцыі і скарыстоўваліся прадпрыемствы раённага зна-чэння і маемасць; г) правяраюць целасць і захавальнасць грошо-вых і матар'яльных сродкаў, якія знаходзяцца ў веданьні Раённага Вы-канавчага Комітэту.

6. Рэвізійная Камісіі маюць права: а) правераць усё, што ты-чицца выкананьня мясцовага бюджету—кнігі, раункі, дакументы і спра-вы Раённага Выканавчага Комітэту і ўсіх падпрадкаваных яму ўстаноў і прадпрыемстваў; б) рабіць фактычнае абследванье ўстаноў і прад-прыемстваў, якія лічацца ў веданьні Раённага Выканавчага Комітэту як дзеля азнямленія з іх гаспадарчым становішчам, гэтак і дзеля атры-манія патрэбных даведак з кніг і з спраў гэтых устаноў, в) правяраць сумы, матар'ялы і маемасць, якая лічацца ў веданьні Раённага Вы-канавчага Комітэту, а таксама будаўнічыя, загатоўчыя і іншыя гаспа-дарчыя операцыі, якія робяцца ім; г) у выпадку патрэбны прыцягваць загадчыка раённай грошавай часці, асоб, якія складаюць спрэваздач-насць, і іншых пададказных асоб для растлумачэння вынікаючых пры-рэвізіі пытаньняў.

7. Раённыя Выканавчыя Комітэты павінны складаць спрэваздач-насць аб выкананьні бюджету па правілах аб парадку складанья і паданья спрэваздачнасці на рэвізію; даваць Рэвізійным Камісіям поў-ную магчымасць абследваць правільнасць і мэтазгоднасць скары-станыя мясцовых сродкаў як праз асабісты агляд устаноў, прадпры-емстваў, матар'ялаў і маемасці, што лічацца ў веданьні Раённага Вы-канавчага Комітэту, гэтак і праз праверку раункаводзтва і спрэваз-дачнасці ўсіх устаноў, якія лічацца на раённым бюджетзе.

8. У межах свайго раёну, пасля ўзгадненьня з Акруговым Вы-канавчым Комітэтам, Рэвізійная Камісія маюць права рабіць абслед-ваныні ўстаноў, якія лічацца на акруговы бюджет, а таксама ўсіх будаўнічых, загатоўчых і іншых гаспадарчых работ, што праводзяцца за раунак гэтых бюджетаў. Свае меркаваныні аб нямэтазгоднасці і аб нявыгаднасці тых або іншых выдаткаў, або работ Рэвізійная Ка-місія паведамляюць адпаведныя Акруговыя Выканавчыя Комітэты.

9. Рэвізійная Камісія, не мяшаючыся ў распараджэнні Раённага Выканавчага Комітэту, падаюць Раённаму Выканавчаму Комітэту, на падставе вынікаў рэвізіінае работы і зробленных імі абследваніяў, свае ўвагі аб нямэтазгоднасці і нявыгаднасці тых, або іншых вы-даткаў, або операцый, і ў выпадку нязгоды Раённага Выканавчага Ко-мітэту з увагамі Рэвізійнае Камісіі паведамляюць аб дзейнасці Раён-нага Выканавчага Комітэту адпаведны Акруговы Выканавчы Комітэт.

10. Аб няправільным і нямэтазгодным выкананыні раённага бюджету Рэвізійная Камісія рабіць даклад на пленарным пасяджэнні Раённага Выканавчага Комітэту з папярэднім дакладам у Прэзыдыуме Раённага Выканавчага Комітэту. Калі Рэвізійная Камісія не згаджаецца

з прынятымі па яе дакладзе пастановамі пленарнага пасяджэнья Раённага Выканавчага Комітэту, то яна гэтая пастановы можа абскардзіць у Акруговы Выканавчы Комітэт.

Копіі ўсіх пратаколаў пасяджэнняў Раённых Выканавчых Комітэтаў па дакладах і прапазыцыях Рэвізійных Камісій падаюцца ў Акруговы Выканавчы Комітэт.

11. Члены Рэвізійнае Камісіі, а таксама кандыдаты, у тым выпадку, калі яны замяняюць адсутных членаў камісіі, атрымоўваюць сутачную нагароду па ліку працаўных дзён па рэвізіі з разыліку ставак членаў Раённага Выканавчага Комітэту, але ня болей, як за чатыры дні ў кожным месяцы і, у выпадку выезду дзеля рэвізіі пададказных установ, карыстаюцца дарожнымі сродкамі Раённага Выканавчага Комітэту. Выдаткі па аплаце працы членаў Рэвізійнае Камісіі адносяцца на раённы бюджет і робяцца ў межах адпаведнага асыгнаваньня па гэтым бюджэце.

12. Усе ўстановы і органы ўлады павінны ўсімі способамі дапамагаць Рэвізійным Камісіям пры выкананьні ўскладзеных на іх абавязкаў.

13. Рэвізійная Камісія мае права прымець удзел у рэвізіі бюджету і гаспадарчых установ, якая робіцца органамі фінансавага контролю, пры гэтым органы фінансавага контролю аб пачатку рэвізіі павінны паведамляць Рэвізійную Камісію.

14. Раённая Рэвізійная Камісія аб выкананьні мясцовага бюджету і аб недахватах у вядзеньні Раённым Выканавчым Комітэтам гаспадаркі дакладвае Раённаму Зыезду Саветаў, з прапанаваннем мер спраўленьня зауважаных няправільнасцяў і недахватаў. Рэвізійная Камісія таксама робіць даклады аб сваёй работе перад шырокімі сялянскімі конфэрэнцыямі, сходамі і г. д.

15. Раённая Выканавчыя Комітэты ня маюць права мяшачца ў дзейнасць Раённых Рэвізійных Камісій.

16. Раённая Рэвізійная Камісія нясе адказнасць за сваю дзейнасць перад Раённым Зыездам Саветаў і перад вышэйшымі за яго выканавчымі комітэтамі.

17. Усе рэвізійныя справы, акты, перапіска і г. д. захоўваюцца ў ўстаноўленым Рэвізійнай Камісіяй месцы ў Старшыні Рэвізійнае Камісіі пад асобістай адказнасцю.

18. Рэвізійная Камісія ня мае асобнага рабочага апарату і карыстаецца апаратам Раённага Выканавчага Комітэту.

Старшыня Цэнтральнага Выканавчага

Комітэту БССР А. Чарвякоў.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР Я. Адамовіч.

Сакратар Цэнтральнага Выканавчага Комітэту

БССР З. Чарнушэвіч.

5-га лютага 1926 г.

Палажэнье аб рэвізійных камісіях пры сельскіх і местачковых саветах.

Дзеля ажыццяўлення сапраўднага нагляду з боку шырокіх мас за правільным і мэтазгодным скарыстаннем грашовых сродкаў і матар'яльных каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў веданьні сельскіх і местачковых саветаў, пры сельскіх і местачковых саветах утвараюцца рэвізійныя камісіі на наступных падставах:

1. Сельскія і mestачковыя рэвізійныя камісіі абіраюцца ў складзе 3-х членаў і 2-х кандыдатаў да іх на абральных сходах адначасна з выбарамі сельскіх і mestачковых саветаў на час да наступных выбараў гэтых саветаў. Членамі рэвізійных камісій і кандыдатамі да іх могуць быць усе грамадзяне, якія ня лічацца членамі сельскіх і mestачковых саветаў, калі яны карыстаюцца абральнымі правамі на падставе існуючых законаў.

2. Старшыня, намеснік старшыні, члены і кандыдаты сельскіх і mestачковых саветаў, а таксама і сакратар, у тым выпадку, калі ён ня член сельскага савету,—могуць быць абраны ў склад рэвізійных камісій не раней, як па сканчэнні году з тae пары, калі імі пакінута пасада.

3. Рэвізійные камісіі абіраюцца са свайго складу старшынёю. Асобнага рабочага апарату рэвізійныя камісіі ня маюць і карыстаюцца ў патрэбных выпадках апаратамі сельскіх і mestачковых саветаў па належнасці.

4. Да дзейнасці сельскіх і mestачковых рэвізійных камісій належаць:

а) рэвізія грашовай і матар'яльна-гаспадарчай дзейнасці сельскіх і mestачковых саветаў, а таксама рэвізія па даручэнні раённых рэвізійных камісій устаноў, якія належаць да рэвізіі раённых рэвізійных камісій;

б) праверка правільнасці і мэтазгоднасці скарыстанья грашовых сродкаў і матар'яльных каштоўнасцяў, якія атрымоўваюцца сельскімі і mestачковымі саветамі ад бюджетаў Раённых Выканаўчых Комітэтаў і з іншых кръніц.

5. Сельскія і mestачковыя рэвізійныя камісіі падаюць акты вынікаў рэвізіі і абсьледаваньня ў сваімі заключэннямі ў Раённы Выканаўчы Комітэт, а таксама дакладваюць аб выніках рэвізіі на пленумах адпаведных саветаў.

6. Сельскіе і mestачковые саветы, а таксама ўстановы і прадпрыемствы, якія знаходзяцца на іх тэрыторыі, павінны ўсімі способамі дапамагаць рэвізійным камісіям пры правядзенні абсьледаваньня і рэвізіі.

7. Рэвізійныя камісіі павінны рабіць рэвізію не радзей аднаго разу ў трох месяцы.

8. Сельскія і mestачковыя рэвізійныя камісіі за сваю дзейнасць нясуць адказнасць перад абральнымі сходамі і перад раённымі выканаўчымі камітэтамі.

9. Усе рэвізійныя справы, акты, перапіска і г. д. хаваюцца ў старшыні рэвізійнае камісіі пад яго асабістай адказнасцю.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага

Комітэту БССР А. Чарвякоў

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР Я. Адамовіч.

Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага

5-га лютага 1925 г.

Комітэту БССР З. Чарнушэвіч.

Пастанова Савету Народных Камісараў БССР

аб крэдытаваньні лесам пагарэльцаў.

Савет Народных Камісараў БССР, маючы на мэце дапамогу пагарэльцам на аднаўленне згарэўшых будынкаў, пастанаўляе:

а) пры крэдытаваньні лесам пагарэльцаў на аднаўленне згарэўших будынкаў лес адпускаецца на падставе правіл, зацверджаных

Экономічнаю Нарадаю 2-га лістападу 1925 г., па таксах для сялянства.

б) Такі водпуск лесу з лесасек на мясцовыя патрэбы, калі ў раённых лясных камісіях ёсьць нескарыстаныя сумы на крэдытаванье, робіцца гэтымі камісіямі. У тым жа разе, калі сум на крэдытаванье няма, ці лесасекі на мясцовыя патрэбы скарыстаны, Народны Камісарыят Земляробства павінен адпускаць лес з лесасек на патрэбы ўстанову і прадпрыемстваў.

З нечарговых лесасек лес на патрэбы пагарэльцаў адпускаецца згодна з арт. 19 Ляснога Кодэксу.

Намеснік Старшыні Савету

Народных Камісараў БССР Карклін.

Кіраунік Спраў СНК БССР М. Мароз.

4-га лістапада 1925 г.

Утверждены постановлением ЭКОСО
при СНК БССР 2 ноября 1925 года.

Правила по кредитованию населения лесом.

1. В целях содействия землеустройству и удовлетворения строительных нужд маломощных слоев деревни, Наркомзем передает Белсельбанку часть лесосечного фонда в размере 5 проц. утвержденной сметы лесных доходов (п. 3 постановления СНК 13 мая 1925 г. о порядке отпуска леса на местные нужды) для кредитования населения лесом с тем, чтобы по мере возвращения означенного кредита такой был зачислен в специальный фонд Правительства при Белсельбанке для помощи землеустраиваемому населению и на развитие огнестойкого строительства.

2. Белсельбанк выясняет через свою сеть—кредитные товарищества—размер потребных на указанную в п. 1-ом надобность лесных материалов для каждого округа и района. Эти сведения на местах согласовываются с ОКРЗО, Райземотделами и Кресткомами.

3. Белсельбанк не позже 1-го августа делает в Управление Лесами НКЗ заявку на отпуск в том или ином округе леса на определенную денежную сумму, не превышающую, однако, в общем суммы, предписанной к передаче Наркомземом Белсельбанку.

4. Управление Лесами НКЗ рассматривает сделанные заявки, соглашает их с общим распределением лесосечного фонда и делает распоряжение окружным инспекторам лесов об отпуске по нарядам Белсельбанка леса на определенную сумму из лесосек, назначенных для удовлетворения местных нужд или из мертвого леса.

5. Белсельбанк или сам непосредственно или через Окрсельбанки, совместно с окружными инспекторами лесов распределяет предназначенный для округа лесокредит по кредитным товариществам и лесничествам, после чего инспектор лесов делает распоряжение лесничествам о размере подлежащего отпуску леса из данного лесничества по нарядам Белсельбанка или Окрсельбанков, с передачей копий этих распоряжений в Белсельбанк или Окрсельбанки по принадлежности. Затеи Окрсельбанки, в зависимости от этих распоряжений, дают кредитным товариществам свои наряды на лесничества со ссылкой на указанном распоряжение окружного инспектора лесов.

6. Лесничества производят отпуск леса населению из фонда Белсельбанка в размере не свыше установленных норм по особым требо-

ваниям кредитного кооператива на сумму, указанную в требовании, по цене, установленной для местного населения, и заносит сумму отпуска леса на счет Белсельбанка. В случае, если бы оказалось, что стоимость отпущеного покупателю леса превышает предъявленное требование, то недостающая сумма взыскивается с получателя наличными и записывается в лесной доход на общем основании. Залог на очистку мест рубок взимается наличными деньгами в лесничестве. Однако, в том случае, когда кооператив дает письменное ручательство на производство очистки, залог на очистку не взимается.

7. По окончании установленного для местных отпусков лесорубочного сезона, лесничество сообщает Управлению лесами НКЗ сведения о произведенных отпусках, с указанием числа и № требований корреспондента, лесорубочного билета, фамилии получателей, количество отпущеного леса, таковой его стоимости, цены, по которой отпущен лес и суммы, записанной на счет Белсельбанка.

8. Выдача лесокредита Белсельбанком и Окрсельбанками сел-хоз. кредитным товариществам производится в общеустановленном порядке: на ремонт строений—до 3 лет и для возведения строений и капитального их ремонта—до 5 лет из 2 проц. годовых, взимаемых по полугодно вперед. Погашение кооперативами лесной ссуды производится: 1) при сроке в 3 г.—13 ноября 1926 г.—30 проц. полученной ссуды, 15 ноября 1927 г.—30 проц. и 15 ноября 1928 г.—40 проц.; 2) при сроке в 5 лет—15 ноября 1926 г. 20 проц. полученной ссуды, 15 ноября 1927 г. 25 проц., 15 ноября 1928 г. 25 проц., 15 ноября 1929 г.—15 проц. и 15 ноября 1930 г. остальные 15 проц. Товарищества же производят кредитование населения на основании нижеследующих указаний:

9. Ссуда лесом, выдается колхозам и маломощному населению, нуждающемуся в возведении или ремонте построек, преимущественно землеустраиваемому, а также лицам, пострадавшим от стихийных бедствий, как-то: пожара, наводнения и т. п. и со строгим соблюдением инструкции отпуска леса на местные нужды, изданной НКЗ в развитие постановления СНК от 13 мая 1925 г.

10. Заявления о выдаче ссуд лесом подлежат рассмотрению в Правлении Т-ва с участием представителя Крест. Комитета Взаимопомощи.

11. Ссуды лесом выдаются как в размере полной таковой стоимости потребного для постройки леса, так равно и только в размере части этой стоимости, с тем, что недостающую сумму заемщик доплачивает в лесничестве наличными.

12. Ссуды лесом выдаются населению на ремонт строений сроком до 3 лет и на возведение новых и капитальный ремонт старых—до 5 лет, с частичным погашением ежегодно и, во всяком случае, на сроки не более, чем сам кооператив получит эту сумму от Белсельбанка.

13. По ссудам лесом кооператив может взимать с заемщика не более 5 проц. годовых, которые взимаются наличными при получении ссуды за $\frac{1}{2}$ года вперед и затем по полугодиям вперед.

14. В получении ссуды заемщик выдает кооперативу обязательство обычной формы только в денежном исчислении.

15. В случае надобности, по усмотрению Правления кооператива, от заемщика может быть потребовано в общем порядке поручительство по ссуде.

16. На сумму отпущеного в кредит леса кооператив дает заемщику требование по особо установленной форме, к сему прилагаемой,

на соответствующее лесничество с указанием, на какую надобность выдана ссуда, т.-е., на постройку избы, гумна и т. п. и суммы ссуды.

Примечание. Требования состоят из корешка, остающегося в кооперативе, выдавшем таковой, самого требования и дубликата, представляемых заемщиком в лесничество. Лесничество, отпустив лес, делает на дубликате наряда отметку о действительной сумме отпущеного леса и с распиской заемщика в получении леса возвращает дубликат кооперативу.

17. Сооруженная или ремонтированная постройка обязательно должна быть застрахована в сумме не ниже размера ссуды и страховой полис предъявлен кооперативу, о чем делается отметка на ссудном обязательстве.

18. Данной ссуде кооператив ведет особый счет и при представлении в Белсельбанк или Окрсельбанк ежемесячных отчетов в об'яснительной записке добавляет, на какую сумму в истекшем отчетном месяце произведено отпуска леса, а затем по исчерпании выданной кооперативу ссуды лесом и, во всяком случае, не позже окончания лесорубочного сезона, т.-е. 1-го мая, представляет Белсельбанку сведения с указанием числа и номера каждого наряда Белсельбанка или Окрсельбанка, имени и фамилии заемщика, назначения, т.-е. на новую избу, ремонт сарая, сооружение колодца и т. п., суммы и срока ссуды и размера процентов.

Примечание. Неудовлетворенные лесничеством полностью или в части ордера Белсельбанка или Окрсельбанков отмечаются кооперативом в отчете особо, с указанием причины неудовлетворения с приложением о том справки лесничества.

Председатель Экономического
Совещания при СНК БССР Гельтман.

Ответственный Секретарь Горный.

Пастанова Савету Народных Камісараў БССР

аб звольнені ад аплаты за вэтэрынарна-санітарны агляд жывёлы і продуктаў жывёлаводства сельскага вырабу, якія прывозяцца сялянамі на продаж на кірмашы, рынкі і іншыя месцы, адведзеныя для гандлю.

Каб палегчыць збыт сялянам продуктаў свае гаспадаркі, якія прывозяцца імі для продажу на кірмашы, рынкі і іншыя адведзеныя для гандлю месцы, Савет Народных Камісараў пастанаўляе:

Звольніць ад аплаты за вэтэрынарна-санітарны агляд жывёлы, якая прывозіцца сялянствам для збыту на рынку, а таксама мясныя, малочныя і іншыя продукты жывёлаводства свайго сельскага вырабу.

Намеснік Старшыні Савету
Народных Камісараў БССР Карклін.

Кіраунік Спраў Савету Народных Камісараў БССР М. Мароз.

Пастанова Савету Народных Камісараў БССР

аб зъмене пастановы Савету Народных Камісараў за 11 лютага 1925 года аб аплаце работ па земляўпарадкаваньні і па зямельнай рэгістрацыі.

На зъмену свае пастановы за 11 лютага 1925 году аб аплаце работ па земляўпарадкаваньні і па зямельнай рэгістрацыі (СУ БССР за 1925 год № 9, арт. 90) Савет Народных Камісараў БССР пастанаўляе: запісаць пункт „л“ арт. 1 паказанае пастановы ў наступнай рэдакцыі:

„л) За выраб і выдачу разнага роду даведак і выпісак аб складзе зямлякарыйстанніяў без нанясення конфігурацыі вучасткаў, за выключэннем тых выпадкаў, калі яны патрэбны дзеля паданья просьбы аб вызваленіі ад адзінага сельска-гаспадарчага падатку альбо аб памяньшэнні яго,—бярэцца плата ў разьмеры аднаго рубля за поўную і няпоўную старонку друкаванага пэтыта.

Старшыня Савету Народных

Камісараў БССР Яз. Адамовіч.

Кіраўнік Спраў Савету Народных Камісараў БССР М. Мароз.
14-га сінегня 1925 г.

Пастанова Савету Народных Камісараў БССР

аб выдачы даведак і пасьведчанніяў аб стратах асабовага складу Чырвонае Арміі і Чырвонага Флёту за часы грамадзянскае вайны

1. Абавязаць Акруговыя і Раённыя Выканаўчыя Комітэты, на падставе атрыманых ад ваеннага ведамства іменных сьпісаў страт (забітых, памершых, прапаўшых бяз вестак, узятых у палон, параненых) у асабовым складзе Рабоча—Сялянскае Чырвонае Арміі і Рабоча—Сялянскага Чырвонага Флёту за часы грамадзянскае вайны, выдаваць насяленню даведкі і пасьведчанні аб гэтых стратах.

2. Пісаныя або вусныя заявы аб выдачы даведак падаюцца ў Акруговыя і Раённыя Выканаўчыя Комітэты. У тых выпадках, калі звесткі, якія патрабуюцца, у сьпісах няма і даведка ня можа быць выдадзена зараз жа, яна выдаецца на падставе тэй самай заявы пасля атрыманні дадатковых сьпісаў.

3. Даведкі і пасьведчанні выдаюцца бясплатна.

Даведкі, пасьведчанні і заявы аб іх выдачы гербавым зборам не аплачваюцца.

Старшыня Савету Народных

Камісараў БССР Яз. Адамовіч.

Кіраўнік Спраў Савету Народных Камісараў БССР М. Мароз.
14-га сінегня 1925 г.

Циркуляр Народнага Комісариата Внутренних Дел БССР о постройке, ремонте, сохранении дорог, мостов и прочих дорожных сооружений.

Окружным Коммунальным Отделам и Районным Исполнительным Комитетам.

1. Вся сеть дорог БССР подразделяется на дороги государственного, окружного и местного значения.

Дороги государственного значения, как важнейшее дороги Республики, содержатся за счет государственного бюджета и находятся

в ведении органов НКПС (шоссейные дорожные участки), дороги окружного значения—за счет местного бюджета и находятся в ведении органов Наркомвнудела.

2. Среди дорог местного значения имеются три вида дорог: районные, сельские и полевые. Непосредственное заведывание дорогами местного значения и наблюдение за производящимися на них работами возложено на Райисполкомы и Сельсоветы, причем содержание и исправление этих дорог производится главным образом силами самого населения, непосредственно заинтересованного в состоянии дорог.

Помощь же со стороны государства в отношении местных дорог выражается в бесплатном отпуске леса для всех дорожных работ на них, а для дорог районных—также и в отпуске денежных средств по районному бюджету, главным образом на оплату материалов и части квалифицированной рабочей силы.

3. Для всех дорог местного значения бесплатный отпуск леса производится на основании правил отпуска лесных материалов на дорожные сооружения, (опубликов. в № 4 Бюллетеня СНК БССР за 1925 г.).

Согласно этих правил на каждую отдельную работу по мелкому ремонту мостов и дорог местного значения отпускается лесничими, по требованию Райисполкомов из мертвого леса без представления технических смет строевого материала до 1 куб. саж. и хвороста до 5 куб. саж.

Лесные же материалы в размере свыше этого количества отпускаются также бесплатно, но уже только по сметам, утвержденным Окрисполкомами. Отпуски эти на сумму до 10.000 руб на весь Округ разрешает Окружной Инспектор Лесов. Отпуск леса на сумму свыше 10.000 рубл. разрешает Управление Лесами Наркомзема.

При пользовании лесом в указанном порядке необходимо иметь в виду следующее:

а) все требования на лес должны составляться на месте заблаговременно, т. к. по утверждении они должны быть представлены в Лесное Управление не позже 15 июля;

б) рубка сырорастущего леса допускается только в период с 1 сентября по 1 мая;

в) ни в коем случае недопустимо использование леса, полученного на дорожные нужды—на другие надобности.

4. Каждый Райисполком обязан затребовать из Окркомхоза список и карты окружных дорог, проходящих в пределах района, на этой карте, или лучше на ее копии он должен нанести те дороги местного значения (районные и сельские), исправление которых намечается в текущем 1925-26 операц. году.

Кроме того в Райкомхозе должен иметься план работ, намечаемых к исполнению в текущем 1925-26 г. План этот должен представлять список работ, в коем под каждым номером записывается отдельная работа, т. е. наименование ее, постройка или ремонт моста или полотна дороги, а также и размер ее, длина моста, или длина исправляемого полотна дороги.

К этому плану должны быть приложены сметы, по которым определяется количество рабочей силы, количество материалов и общая стоимость работы с подразделением ее на 2 части: подлежащую

к оплате (железо, поковки, оплата квалифицированных работников) и не подлежащую оплате (бесплатный лес и рабочая сила самих селян, принимающих участие в работе).

5. Для всех дорог местного значения полоса отвода земли установлена шириной в 6 метров в открытых местах, а в лесистых и там, где встречается надобность в уширении, эта полоса увеличивается до 20 метров.

Райисполкомы обязаны принимать меры к охране дорог района, следить за тем, чтобы не было самовольных запашек, не допускать рытья у самой дороги ям для добывания глины и песку, следить, чтобы при погоне скота не повреждались откосы насыпей и канав, принимать самые решительные меры борьбы с порубками деревьев, коими обсажены дороги.

Особое внимание надо обратить на охрану искусственных сооружений, т. е. мостов и труб, с целью предупредить гниение деревянных частей, время от времени очищать грязь и навоз с настила мостов; следить за тем, чтобы с болтов не вывинчивались гайки, не растаскивались болты, скобы, перила и проч., предупреждая таким образом ослабление и разрушение моста; гайки в болтах в мостах время от времени подвинчивать во избежание ослабления скреплений при ссыхании дерева.


6. Наиболее тяжелым временем для мостов и дорог является период весеннего ледохода и половодья, грозящие повреждением, а иногда и сносом ледорезов и мостов, размывом насыпей и повреждением полотна.

С целью предупредить эти последствия, необходимо обрубать лед вокруг свай, как у ледорезов, так и опор моста, чтобы при подъеме воды вместе со льдом не подымались и примерзшие к нему сваи: в малых мостах и трубах необходимо перед началом таяния снегов прочистить входное и выходное отверстие и прорыть в снегу каналы для стечения воды, т. к. скопление ее может вызвать как подмыв самих сооружений, так и размытие прилегающего полотна дороги.

7. Необходимо приступить в первую очередь к работам на участках плохих дорог путем устройства правильного полотна дороги с боковыми канавами, стремясь к тому, чтобы проезжая часть дороги была бы суха, без бугров, без ям и по возможности, без колей. Следует помнить, что вода в дорогу проникает не только сверху от дождя и от талого снега, но и снизу от проникновения почвенных вод, почему, боковые канавы дорог должны быть достаточной глубины.


В частности для выполнения этих условий в глинистых грунтах или в мокрых местах необходимо дороге придать такой вид:

Поперечный профиль полотна дороги




Ширину проезжей части дороги следует определять не менее 6 метров. Самая проезжая дорога должна подыматься над землей посредством грунта, получаемого от рытья боковых канав, средину же проезжей части над краями дороги нужно поднимать несколько выше. Канавы должны быть глубиною около 50 сантиметров ($\frac{3}{4}$ аршина), при чем бока канав, также как и бока насыпи, должны быть наклонены с одиночным, или еще лучше, полуторным уклоном, примерно в таком виде:

Канава с одиночными откосами



Канава с полуторными откосами



Канавы нужно копать так, чтобы вода в них не застаивалась а свободно проходила по соответствующему уклону; вода по ним должна стекать или в ручей или в овраг, пересекающий дорогу, а при их отсутствии по устраиваемым отводным каналам в ближайшую низину.

8. Неисправленные во время большие размывы, рытвыны и т. п. повреждения влекут за собой дальнейшее разрушение, требующее уже больших затрат сил и средств на их исправление. Поэтому необходимо следить, чтобы канавы не засорялись заносами и не порастали травой; весной после таяния снегов, а также после дождей необходимо внимательно осмотреть все повреждения каналов, полотна дорог и сделать нужные исправления.

Исправления никогда не следует делать навозом и небрежной наброской хвороста или соломы с засыпкой их землей; такое исправление бесполезно и быстро размывается дождями. Поврежденные места—ямы, промоины,—небходимо засыпать грунтом и плотно его утрамбовывать, при этом грунта должно быть столько, чтобы после трамбования не получалось на этом месте впадин, а напротив, чтобы сток воды с него был во все стороны.

9. Искусственные сооружения грунтовой дороги—трубы и мосты—необходимо возможно чаще осматривать и исправлять замеченные в них повреждения.

Прогнившие и поврежденные от проезда пластины настила необходимо заменить новыми; мосты, в коих сгнили сваи или прогоны наполовину своей толщины, необходимо закрывать для проезда, во избежания несчастных случаев, и до ремонта или постройки нового моста своевременно устраивать временный об'езд.

Серьезное внимание необходимо обратить на правильное устройство под'ездов к мостам, на своевременную подсыпку разбитых под'ездов, на укрепление их поверхности хорошим грунтом, крупно-зернистым песком, щебнем и проч.

10. а) Посадка деревьев по краям дороги является весьма целесообразной, почему день древонасаджения необходимо использовать и наиболее широко в этом направлении;

б) в участках сухих и ровных, где можно более или менее обходиться без канав и насыпей, деревья необходимо садить по краям дороги, т. е. так, чтобы между обоими рядами деревьев расстояние составляло 6 метров (3 саж.);

в) на участках же, где имеются насыпи или канавы, или где их необходимо устроить, деревья полагается размещать в расстоянии 20-30 сантиметров (5-7) вершков от верхнего ребра откоса насыпи или канавы, если же ширина дороги менее 6 метров (3 саж.) то деревья располагаются уже за канавами;

г) деревья в рядах необходимо садить таким образом, чтобы дерево одного ряда находилось против середины промежутка между двумя деревьями другого ряда.

Наиболее подходящими породами деревьев для обсадки дорог являются: береза, липа, тополь, клен и дуб.

11. Ответственность и общее руководство дорожным делом Округа, как и работами на всех дорогах Округа (кроме дорог государственного значения), возложено на Окркомхоз, почему по всем вопросам, касающимся дорожного дела, в частности возникающих при применении настоящей инструкции, необходимо обращаться в Коммунальные Отделы Окристполкомов.

Народный Комиссар Внутренних Дел А. Хацкевич.

Начальник Управления Коммунального
Хозяйства НКВД Г. Рубинштейн.

Начальник Дорожного Отдела УКХ НКВД Инженер Павлов.

11 февраля 1926 г.
№ 38.

Циркуляр Народного Комиссариата Внутренних Дел БССР

о порядке предоставления луговых угодий добровольным пожарным органам в развитие п. 6 постановления ЦИК и СНК БССР от 21-VIII—25 г.

Всем Окристполкам и Окркоммунотделам.

Препровождая при сем инструкцию НКВД и НКЗ о порядке предоставления луговых угодий добровольным пожарным организациям изданной в развитие п. 6-го постановления ЦИК'а и СНК'а БССР от 21-го августа 1925 года о предоставлении льгот добровольным пожарным организациям, опубликованного в Бюллетене СНК'а №№ 5 1925 г., Наркомвнудел предлагает в срочном порядке разослать означенную инструкцию всем РИК'ам, Сельсоветам и пожарным организациям вашего округа для сведения и руководства.

Принимая во внимание, что опыт прошлого года показал необеспеченность всех добровольных пожарных организаций луговыми угодиями, не взирая на их просьбы и ходатайства, Наркомвнудел предлагает принять все меры к исправлению указанного пробела в теку-

щем году, строго проведя в жизнь указанное постановление ЦИК'а и СНК'а и инструкцию в развитие его.

Окркомхозам предлагается точно учесть потребность в луговых угодиях по каждому Округу и при помощи земельных органов на местах закрепить нужное количество луговых угодий для добровольных пожарных организаций, сообразуясь с их штатами, руководствуясь при этом утвержденными Наркомвнуделом штатами.

О всех случаях нарушения постановления ЦИК'а и СНК'а и инструкции довести до сведения НКВД.

За Народного Комиссара Внутренних Дел *Микулич.*

Врио. Начальника Управления

Коммунального Хозяйства *Новик.*

10 февраля 1926 г. № 36.

Приложение.

Инструкция Народных Комиссариатов Земледелия и Внутренних дел БССР

о порядке предоставления луговых угодий добровольным сельским пожарным организациям.

1. Настоящая инструкция издается во исполнение пункта 6-го постановления Президиума ЦИК и Совета Народных Комиссаров от 21-го августа 1925 г. (см. бюллетень СНК 1925 г. №№ 5 и 6) о предоставлении льгот и преимуществ добровольным пожарным организациям и их членам.

2. Районные исполнительные комитеты предоставляют добровольным пожарным организациям своего района в постоянное пользование луговые угодия из состава: а) свободного лугового фонда, состоящего в распоряжении РИК-ов, б) государственного лугового фонда—по соглашению с Окрземотделом.

3. Размер отвода луговых угодий для каждой добровольной пожарной организации определяется районным исполнкомом в пределах твердых штатов, утвержденных для этих организаций, и в зависимости от наличия лугового фонда в районе с тем однако, чтобы размер этот для каждой сельской дружины не превышал 3 гектаров луговой площади среднего качества и 5-ти гектаров плохого качества для данного района.

Примечание. Размер отвода луговых угодий для пожарных дружин, организованных в городах и поселениях городского типа в пределах района, определяется РИК'ом с расчетом достаточного обеспечения кормом конского состава этих дружин, согласно твердых штатов, установленных Окружным Исполнительным Комитетом, но не более 5-ти дес. хорошего качества и 8 дес. плохого качества.

4. Отведенные в их пользование луговые угодия сельские добровольные пожарные организации используют для вознаграждения лиц, предоставляющих своих лошадей для непосредственного и систематического обслуживания этих организаций, при чем размер луговой площади, предоставляемой для использования владельцу одной лошади определяется от $\frac{1}{2}$ до 1 гектара в зависимости от качества угодий и общего размера предоставленного дружине участка.

5. Самые отводы луговых угодий пожарным организациям производятся районными землеустроителями по постановлениям районных

исполнительных комитетов в порядке производства дел по землеустройству.

6. При производстве землеустроительных работ по крупным селениям или по дачам разверстания, луговые участки для добровольных пожарных дружин, организованных в этих селениях, отводятся из состава земель этих селений по особым добровольным приговорам.

Народный Комиссар Земледелия *Д. Прищепов.*

Народный Комиссар Внутренних Дел *А. Хацкевич.*

Начальник Управления
Коммунального Хозяйства НКВД *Г. Рубинштейн.*

Заведывающий Центральн. Пожарным Отделом *Новик.*

5-го февраля 1925 г.

Циркуляр Народного Комисариата Внутренних Дел БССР.

Всем Окркомхозам, копия: Окристполкомам.

Управление Коммунального Хозяйства НКВД БССРпрепровождает при сем Инструкцию НКВД и НКФ БССР, в развитие Положения о коммунальных предприятиях, действующих на началах хозрасчета, утвержденного СНК БССР 19 XII-25 г. и Инструкцию об амортизационном фонде.

Разъяснение к Инструкции СТО СССР от 8/VI-23 г. о порядке составления инвентарных описей, будет выслано в ближайшие дни.

Приложение: упомянутое.

За Народного Комиссара Внутренних Дел *Микулич.*

Начальник Управления
Коммунального Хозяйства НКВД *Рубинштейн.*

Секретарь *Гольдштейн.*

17 февраля 1926 г.

№ 47.

Приложение 1-е.

Инструкция Народного Комисариата Финансов и Народного Комисариата Внутренних Дел БССР

о порядке трестирования коммунальных предприятий.

В развитие Положения, утвержденного Совнаркомом БССР 17 декабря 1925 года о коммунальных предприятиях, действующих на началах хозрасчета, находящихся в ведении Окружных Исполнительных Комитетов, Наркомфин и Наркомвнудел устанавливают следующий порядок трестирования коммунальных предприятий.

1. Окркомхозам по получении означенной Инструкции следует приступить к трестированию коммунальных предприятий, находящихся в ведении Окристполкомов.

2. В состав треста могут быть включены, как предприятия общественного пользования, так и промышленного характера, находящиеся в ведении Окристполкома к моменту образования треста, (хоз-

расчетные, находящиеся на валовом доходе, сданные в аренду с передачей тресту прав арендодателя).

Примечание. В целях ненарушения бюджета за 1925-26 г., трест обязывается внести в течение 1925-26 г. в сроки, установленные Окрфинотделами, применительно к требованиям утвержденного бюджета, следующие суммы:

- а) чистую прибыль по хозрасчетным предприятиям;
- б) чистую прибыль по предприятиям, вошедшим в местный бюджет своими валовыми доходами;
- в) арендную плату по предприятиям, сданным в аренду.

3. Предприятия временно бездействующие могут быть включены в список предприятий треста по постановлению Окристполкома.

4. Для определения состава имущества (уставного капитала), предназначенного к передаче тресту, необходимо составить этому имуществу инвентарную опись, при чем оценку имущества следует произвести по существующим рыночным ценам, руководствуясь, впредь до издания особой инструкции по этому вопросу Экономическим Совещанием при СНК БССР, постановлением СТО СССР от 8 июня 1923 г.

Срок определения состава имущества и составления инвентарной описи устанавливается месячный со дня получения настоящей Инструкции.

5. Предприятия об'единенные в трест (п. 3 Положения с примечаниями 1 и 2) не позже, как в месячный срок со дня получения настоящей Инструкции должны представить через соответствующий Окристполком в Экономическое Совещание при СНК БССР на утверждение, и в копии Наркомвнуделу и Наркомфину БССР, свой устав с инвентарными описями и пояснительными записками.

6. По получении утвержденного Эконом. Совещанием при СНК БССР устава треста, Окружной Отдел Коммунального Хозяйства обязан в двухнедельный срок произвести передачу имущества Правлению или Управляющему треста, по особому акту Комиссии, состоящей из представителей Окркомхоза, Окрфинотдела (по назначению Окристполкома) и треста.

7. Вступительный баланс треста составляется на основании данных о состоянии актива и пассива предприятий, включаемых в трест. Таким образом заключительные балансы комбината или отдельных предприятий, входящих в состав треста, являются вступительным балансом треста.

8. При рассмотрении и утверждении баланса треста и распределении прибыли следует руководствоваться п.п. 20, 21 и 22 Положения.

Примечание. Изъятие прибылей в 1925-26 г. производится согласно примечания к п. 2-му настоящей Инструкции.

9. Отчисления в амортизационный фонд производятся трестом, согласно Инструкции НКФ и НКВД БССР.

10. По всем остальным вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности треста, следует руководствоваться Положением о коммунальных предприятиях, действующих на началах хозрасчета, утвержденным Совнаркомом БССР, и уставом данного треста.

Народный Комиссар Финансов БССР *Василевич*.

Народный Комиссар Внутренних Дел *А. Хацкевич*.

Начальник Управления Госдоходами НКФ *Абрамсон*.

Начальник Управления

Коммунального Хозяйства НКВД *Г. Рубинштейн*.

Приложение 2-ое.

Инструкция об амортизационном фонде.

1. Амортизационный фонд образуется из ежегодных процентных отчислений со стоимости имущества, учитываемого по основному капиталу государственных предприятий.

Проценты исчисляются со стоимости имущества, установленной при первоначальном внесении его в инвентарь и начинают исчисляться с этого момента.

Стоимость имущества остается в активе баланса в постоянной сумме. Уменьшение стоимости показывается путем ежегодных отчислений нижеуказанного процента его стоимости в капитал погашения.

2. Погашение производится независимо от доходности предприятий и отдельных частей его имущества.

Погашения производятся одной общей суммой в конце операционного года.

3. Отчисления в амортизационный фонд входят в калькуляцию себестоимости предметов производства.

4. Отчисления производятся также с предприятий, сданных в аренду и эксплуатируемых другими органами, в размерах, указанных в п. 5 из сумм, арендной платы в порядке первоочередности.

5. Размер отчислений устанавливается:

А) Для старого имущества (оцененного в довоенных рублях) с учетом износа:

1) с каменных построек и других капитальных сооружений от $2\frac{1}{2}$ до 5 проц.;

2) деревянных построек от 4 до 10 проц.;

3) машин и оборудования от 5 до 10 проц.;

4) проч. имущества от 10 до 15 проц.

Применение максимальных и минимальных норм производится в зависимости от технического состояния имущества и его нагрузки.

Б) Для нового имущества и новых построек, приобретенного предприятием до трестиования или по трестиованию (числящиеся по балансу по действительной стоимости в черв. рублях):

1) С зданий производственных: а) каменных и железно-бетонных — 1,5 проц., б) смешанных — 2 проц., в) деревянных — 2,5 проц.

2) Зданий непроизводственных: а) каменных и жел.-бетон — 1 проц., б) смешанных — 1,5 проц., в) деревянных — 2 проц.

3) Технического оборудования: (машины, станки, силовые установки, трансмиссии и проч.) от 4 до 6 проц.

4) Сооружений: (каналы, плотины, жел.-дор. пути и проч.) — от 1,5 до 2 проц.

5) Инструментов и инвентаря: а) живого инвентаря — 8 проц.

б) жел. дор. подвижного состава — 2-3 проц., в) водного подвижного состава — 2-3 проц., г) гужевого транспорта (повозки) — 7 проц.

6) Отчисляемые в амортизационный фонд суммы остаются в ведении фабрик, заводов и т. п. или сосредотачиваются в едином амортизационном фонде предприятий (трестов), по усмотрению правления последнего с сохранением, однако, счета амортизационных фондов в балансах каждого отдельного заведения.

7. Амортизационный фонд предназначается для работ по восстановлению предприятий и их оборудования, а также для производства капитальных ремонтов.

Все текущие ремонты, а также все незначительные изменения в составе строений и сооружений относятся за счет текущих расходов.

8. Суммы амортизационного фонда расходуются правлением треста по сметам, утвержденным НКВД, по соглашению с НКФ БССР. Сметы по амортизационному фонду присоединяются в качестве особых приложений к общим приходо-расходным сметам треста и утверждаются одновременно с последними.

Народный Комиссар Финансов *Васильевич*.

Народный Комиссар Внутренних Дел *А. Хацкевич*.

Начальник Управления Госдоходами *НКФ Абрамсон*.

Начальник Управления Коммунального Хозяйства *Г. Рубинштейн*.

17 февраля 1926 г.

Циркуляр Народного Комиссариата Внутренних Дел БССР.

Всем Окружным Отделам Коммунального Хозяйства БССР

Для оказания лечебной помощи членам добровольных пожарных организаций при получении имиувечья или поранения во время исполнения служебных обязанностей на пожарах, тревогах, учениях и т. п., Наркомздравом, по ходатайству Наркомвнудела, постановлено оказывать бесплатную лечебную помощь как больничную, так и амбулаторную, последним.

Препровождая при сем выписку из циркулярного бюллетеня № 4 по Наркомздраву БССР от 27 ноября 1925 г. (опубликована в Бюллетене СНК БССР за № 9, 1925 г.) Наркомвнудел предлагает разослать копии этой выписки всем добровольным пожарным организациям вашего Округа, а также просит окружные Отделы Здравоохранения широко оповестить об этом постановлении по всей лечебной сети округа.

За Народного Комиссара
Внутренних Дел *Микулич*.

Врио. Начальника Управления
Коммунального Хозяйства *Новик*.

За Зав. Пожар. Отд. *Каплан*

10 февраля 1926 г.
№ 35.

Циркуляр Народных Комиссариатов Внутренних Дел и Земледелия БССР

об организации пожарных дружин в совхозах.

Всем окркомхозам и окрземотделам. Копия: групповым управлениям совхозов и отдельным самостоятельным совхозам Белсельстреста.

Имеющееся во многих совхозах пожарное оборудование, как орудие борьбы с пожарами, не соответствует своему назначению, за недостатком соответствующей организованной пожарной людской силы.

Между тем, наличие в совхозах штатов постоянных рабочих и транспорта и близость зачастую расположения деревень могли бы с успехом составить боевую пожарную силу для организации при совхозах пожарных дружин, которые составляли бы в первую очередь, пожарную охрану самого совхоза, а также бы, могли по мере возможности

обслуживать в пожарном отношении расположенные в радиусе до 5 верст от совхоза селения, как указано в прилагаемой к сему инструкции.

В целях пожарной охраны совхозов, Наркомвнудел и Наркомзем БССР предлагают принять все меры к учету пожарных машин в совхозах и организации там пожарных дружин, согласно существующему уставу, но с теми изменениями, которые указаны в инструкции, и оказывать этим дружинам всяческое содействие, включив их в общую пожарную сеть.

Настоящий циркуляр, а также и инструкцию разослать по всем пожарным организациям и совхозам Белсельтреста вашего округа.

О результатах сообщить в Управление Коммунального Хозяйства НКВД и копию в Белсельтрест.

Народный Комиссар Внутренних Дел А. Хацкевич.

Народный Комиссар Земледелия Прищепов.

Зам. Начальника Управления

Коммунального Хозяйства НКВД Новик.

Директор Белсельтреста Хилимонов.

10 февраля 1926 г.

№ 34.

Приложение

Инструкция о ведении в действие Нормального Устава Добровольных Пожарных Дружин в совхозах Белсельтреста.

1. В члены пожарной дружины вступают, по добровольному желанию, служащие и рабочие совхозов, а также граждане окрестных деревень, не моложе 18-ти лет.

2. Желательно, чтобы число членов пожарной дружины было доведено до максимума дополнением таковых, главным образом, за счет граждан окрестных деревень, во избежание во время пожаров перерыва в работе совхозов, в особенности на предприятиях последних, а также во время летних полевых работ.

3. Имеющееся в распоряжении совхозов пожарное оборудование может вывозиться из таковых лишь во время пожаров вне совхоза, за исключением дежурных пожарных машин, которые во время действия в совхозах паровых и других двигателей ни в каком случае не могут быть вывозимы.

4. При образовании в совхозах пожарных дружин всему пожарному оборудованию каждого совхоза в отдельности должна быть составлена подробная опись в 4-х экземплярах с указанием названия предметов, процента их годности и действительной стоимости. Один экземпляр описи должен находиться в дружине, второй в совхозе, третий в Белсельтресте и четвертый в Управлении Коммунального Хозяйства НКВД.

5. Все то пожарное оборудование, которое имеется в совхозах в настоящее время, а также и то, которое будет приобретено за счет совхозов впоследствии, как составляющее их основной капитал, в случае ликвидации пожарных дружин, остается в пользовании совхозов.

Зам. Начальника Управления Коммунального
Хозяйства НКВД Новик.

Директор Белсельтреста Хилимонов.

10 февраля 1926 г.

**Инструкция Народного Комиссариата Внутренних Дел БССР
по распределению пожарного инвентаря, приобретенного за счет
процентных отчислений от чистой прибыли Госстраха.**

(Согласовано с Правлением Белгосстраха: протокол № 44 от 29 ян-
варя 1926 г.)

1. Пожарный инвентарь принимается комиссией из представите-
лей: одного от окружного исполнительного комитета, одного от
окркомхоза и одного от окстраха. В приемке составляется соотв-
тствующий акт, копия которого препровождается в УКХ НКВД и Бел-
госстрах.

2. Распределение инвентаря производится окркомхозами по согла-
сованию с окстрахом и утверждается окрисксполкомами, при чем ин-
вентарь отпускается исключительно существующим сельским пожар-
ным организациям, не имеющим пожарных труб.

Примечание. Пожарный инвентарь должен быть распреде-
лен и направлен в места распределения с таким расчетом, чтобы
последний был на месте назначения не позже месячного срока
со дня приемки в округе.

3. Пожарный инвентарь (пожарные трубы) отпускаются по себе-
стоимости по специальной расценке, при чем 66,67 проц. стоимости
идут в виде безвозвратной ссуды и на 33,33 проц. стоимости выдаются
районными исполнительными комитетами векселя—сроком на 1 год,
жирами окружных исполнкомов на имя НКВД.

Примечание. Векселя должны быть препровождены в НКВД
в месячный срок со дня приемки инвентаря.

4. Принадлежности к пожарным трубам (рукава) отпускаются
бесплатно.

5. При передаче инвентаря проводится агитационная кампания,
с разъяснением, что инвентарь закуплен на средства госстраха, обра-
зуемые в виде отчислений от чистой прибыли по операциям стра-
хования.

Народный Комиссар Внутренних Дел А. Хацкевич.

Врио. Начальника Управления

Коммунального Хозяйства НКВД Новик.

28-го февраля 1926 г.

**Циркуляр Народных Комиссариатов Внутренних Дел
и Юстиции БССР**

**о мерах борьбы с хищением и порчей железнодорожного
имущества.**

*Всем Окружным и Районным Исполнительным Комитетам, Управле-
нию Милиции и уголовного розыска НКВД, всем следственным орга-
нам и органам Прокуратуры БССР.*

По имеющимся сведениям, хищения и умышленная порча железнодорожного имущества (снеговых щитов, кольев, телеграфных проводов и т. п.) отдельными гражданами, проживающими по соседству с полосой отчуждения железных дорог, приняли в последнее время значительные размеры.

В целях борьбы с такими явлениями и решительного прекращения их Народные Комиссариаты Внутренних Дел и Юстиции предлагаю принять к руководству и исполнению нижеследующее:

1. Непосредственно по обнаружении хищения или порчи железнодорожного имущества подлежащие должностные лица районных исполнительных комитетов, сельских советов или милиции обязаны без промедления произвести тщательное расследование, в пределах предоставленных им действующими законами прав, руководствуясь при этом ст. 91-107 ст. Уголовно-Процессуального Кодекса.

2. Произведенное дознание (п. 1) направляется для привлечения виновных к ответственности, в зависимости от обстоятельств дела, по ст. ст. 176, 180 п. „Г“ и 196 Уголовного Кодекса: а) при наличии признаков преступления, предусмотренного 1 ч. 176 ст. УК,—в подлежащий Исполнительный Комитет для разрешения в административном порядке и б) в остальных случаях—в соответствующий народный суд.

Примечание. В случаях, когда расследованием устанавливаются признаки преступлений, предусмотренных главой I особенной части Уголовного Кодекса органы дознания действуют в отношении направления дознания на основании ст. 106 УПК.

3. Надзор за точным и своевременным выполнением означенными в п. 1 должностными лицами указанных выше обязанностей осуществляется Окристолкомами, следователями и органами прокуратуры, в соответствии с компетенцией каждого из этих органов власти.

4. Окристолкомы и Райисполкомы организуют широкую агитацию среди населения, имеющую целью разъяснение последнему серьезного значения вреда, причиняемого транспорту со стороны отдельных мало-сознательных граждан хищением и порчей снегоных щитов, кольев, проводов, проволочных связок на столбах и прочего железнодорожного имущества, используя для того сельские сходы, всякого рода собрания, совещания и призыва на них граждан сообщать о каждом таком нарушении и лицах, совершивших таковые, местной районной или сельской власти.

5. Должностные лица, виновные в бездействии власти или халатном отношении к службе при применении означенных в настоящем циркуляре мер, подлежат ответственности по 107 и 108 ст. ст. Угол. Кодекса.

Народный Комиссар Внутренних Дел БССР А. Хацкевич.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и Прокурора
Республики Немытых.

30 декабря 1925 г.
№ 394.

Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции БССР
о представлении в Прокуратуру Республики протоколов Президиумов и Пленумов Окружных Исполнительных Комитетов.

Всем Окружным Прокурорам.

В целях более полного осуществления общего надзора, а также в целях надлежащего руководства работой Прокуратуры на местах—предлагается с 1 января 1926 г. систематически (не пачками) представлять в Прокуратуру Республики копии протоколов Президиумов и Пленумов Окружных Исполнительных Комитетов.

При представлении протоколов должно быть точно указано, опровергнуты ли те или иные незакономерные постановления Исполнительного Комитета, если таковые имели место. В надлежащих случаях должны быть также приведены причины отсутствия представителей Окружной Прокуратуры на заседаниях Исполнительного Комитета.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики Сегаль.

Пом. Прокурора Республики Гохман.

4 января 1926 г.
№ 2.

Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции БССР

о направлении дознаний в порядке 106 ст. У. П. К.

Всем Окружным Прокурорам.

В практике предварительного следствия нередко встречается направление милицией в порядке 106 ст. УПК (для производства предварительного следствия) дознаний о преступлениях, виновники коих остались необнаруженными.

Неоднократные сообщения участковых следователей о возникновении в подобных случаях затруднений: производить ли следствие или прекратить дознание в порядке 222 ст. УПК, делает необходимым предложить Окр. Прокурорам преподать всем следователям ниже следующие разъяснения:

1. Органы дознания в сфере производства расследования находятся в прямом подчинении следователей и последние имеют законное право при допущении милицией ошибок не считаться ни с квалификацией преступления, ни со статьями, которые проставляются для обоснования представления дознаний ошибочно. Более того, при обнаружении в дознании милиции ошибок, влияющих на существование поступившего дела, следователь обязан произвести соответствующие исправления и по возможности разъяснить милиции о допущенных ошибках. Другими словами, ошибочная ссылка органов дознания на 106 ст. УПК никоим образом не может рассматриваться, как обстоятельство, обязывающее следователя к производству предварительного следствия.

2. Получив дознание в порядке 106 ст. УПК, следователь должен тщательно ознакомиться с его содержанием и приступить к следствию лишь в случае, когда фактический состав дела подходит под действие какой либо из статей У. К., перечисленных в 108 ст. УПК, т. е. когда производство следствия обязательно.

3. Равным образом ошибочно направленное по 1 ч. 105 ст. УПК дознание, подлежащее направлению в порядке 106 ст. УПК, по коему виновные не обнаружены, но производство предварительного следствия обязательно, следователь не может прекратить по 222 ст. УПК. Дело в том, что если производство следствия „обязательно“ (108 ст. УПК), то само по себе очевидно, что дознание не может быть прекращено порядком внеследственным, т. к. в таком случае оказалось бы, что производство следствия по ст. ст. УК, оговоренным в 108 ст. УПК — „не обязательно“ и зависит от усмотрения следователя или милиции.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики Сегаль.

Пом. Прокурора Республики Немытых.

11 января 1926 г.
№ 8.



Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции БССР

о введении в действие таксы оплаты услуг членов коллегии защитников рабочими государственных и частных предприятий и служащими советских и частных предприятий, установленной НКЮ на основании п. „б“ ст. 91 Полож. о Судоустройстве.

Всем Окружным Судам и Коллегиям Защитников.

Народный Комиссариат Юстиции при сем сообщает для сведения и руководства установленную им на основании п. „б“ ст. 91 Полож. о Судоустройстве таксу оплаты услуг членов коллегии защитников рабочими государственных и частных предприятий и служащими советских учреждений и предприятий.

Нар. Комиссар Юстиции и Прокурор Республики Сегаль.

Зав. Отделом Судоустройства и Надзора Еднерал.

16 января 1926 г.

№ 11.

Постановление Народного Комиссариата Юстиции БССР

о таксе оплаты услуг членов коллегии защитников рабочими государственных и частных предприятий и служащими советских учреждений и предприятий.

На основании п. „б“ ст. 91 Положения о Судоустройстве Народный Комиссариат Юстиции устанавливает нижеследующую таксу оплаты услуг членов коллегии защитников рабочими государственных и частных предприятий и служащими советских учреждений и предприятий:

1. За задачу совета заинтересованным лицом уплачивается 50 коп.
2. За составление всякого рода заявлений, за исключением исковых—75 коп.
3. За составление исковых заявлений—1 руб.
4. За составление кассационных жалоб по уголовным и гражданским—от 50 коп. до 2 рублей.
5. За выступления в суде:

а) По гражданским исковым делам имущественного характера вознаграждение уплачивается с цены заявленного иска; истцом—в размере 5 проц., если решением суда иск удовлетворен полностью или в большей части его, и ответчиком—в том же размере, если в иске отказано полностью или в большей его части; во всех остальных случаях, как истцом, так и ответчиком, вознаграждение уплачивается в размере $2\frac{1}{2}\%$ с цены заявленного иска.

б) По гражданским исковым делам неимущественного характера и по делам особого производства, за исключением наследственных и вексельных, вознаграждение уплачивается в размере от 1 до 2 р. 50 к. за каждое выступление, но не более 5 руб. за все выступления во всех инстанциях, а по делам наследственным и вексельным—от 1 руб. до 3 руб. за каждое выступление, но не более 15 руб. за все выступления по всем инстанциям.

в) По уголовным делам вознаграждения уплачиваются в размере от 1 руб. до 5 руб., если дело слушалось не более одного дня, и от 3 до 15 руб., если дело продолжалось слушанием несколько дней.

Примечание. Настоящая такса не распространяется на лиц неимущих, которые, согласно п. „а“ ст. 91 Положения о Судоустройстве, вовсе освобождаются от всякой оплаты труда защитников.

Нар. Комиссар Юстиции и Прокурор Республики Сегаль.

Зав. Отделом Судоустройства и Надзора Еднерал.

16 января 1926 г.

Абежнік Народнага Камісарыяту Земляробства БССР.

Аб правядзеньні паверкі вучоту зямель запаснага фонду.

Усім акруговым зямельным аддзелам.

(Па земляў парадкаваньні).

Вучот зямель запаснага фонду, які быў праведзены на падставе абежніку Народнага Камісарыяту Земляробства ад 21 лютага 1925 г. за № 7 і Інструкцыі, выданай разам з ім, ня даў здавальняючага матэр'ялу аб разъмерах гэтага фонду і аб зямельнай нястачы па БССР.

Галоўнымі прычынамі гэтага было тое, што ў час правядзеньня вучоту ня была закончана работа па перадачы вучасткаў ляснога фонду ў зямельны, ня было вырашана таксама пытаньне аб пералічэнні ў запасны фонд вучасткаў дзяржаўнай зямельнай маесасьці і апрач гэтага, у звязку з выданьнем дэкрэту Саўнаркому ад 6/VI 1925 г., зменшыўся фонд ад абрэзкі буйных гаспадарак.

У дадатак да ўсяго гэтага ва многіх акругах, пры складаньні агульных звестак аб лічбе зямельнага запаснага фонду, ня былі выдзелены асобна выгодныя, якія могуць быць скарыстаны для мэтаў сельскай гаспадаркі і нявыгодныя — патрабуючыя папярэдній мэліорацыі.

У выніку ўсяго гэтага атрыманы такія лічбы зямель запаснага фонду, якія не даюць яснага прадстаўлення аб разъмерах запаснага фонду, які можа быць размеркаваны паміж безземельнага і малаземельнага насельніцтва.

У звязку з вышэйсказанным, Народны Камісарыят Земляробства прапануе ўсім акруговым зямельным аддзелам тэрмінова правесьці паверку ўсіх матэр'ялаў па вучоту запаснага фонду, дзеля чаго неабходна кіравацца наступным:

1. Вучасткі зямельнага фонду, размеркаваныя ў мінулы летні пэрыод, а таксама гаспадаркі атрымаўшыя зямлю пры гэтым размеркаваныні выключаюцца з агульных даных аб наліччы зямельнага фонду і патрэбнасці ў ім.

2. Пры праверцы данных аб фондзе, які мае быць атрыманы ад абрэзкі гаспадарак, трэба кіравацца дэкрэтам Саўнаркому ад 6/VI 1925 г. а таксама неабходна мець на ўвазе культурна-паказальныя гаспадаркі, якія не падлягаюць абрэзы.

Увага. У працягу часу, у якім будзе праводзіцца паверка вучоту, неабходна закончыць рэгістрацыю ўсіх культурна-паказальных гаспадарак.

В Е Д А

запаснага зямельнага фонду, які будзе створан ад абрэзкі гаспа

Чарговы №	НАЗВА РАЁНУ	Колькі ёсьць усяго зямлі ў гаспадарках падлягуючых абрэз.	Б у д з е с т в о			
			Да 6-ці дзес.	Да 8-мі дзес.	Да 10-ці дзес.	Да 15-ці дзес.
			Ад ху- тарск / Ад церасп.	Ад ху- тарск / Ад церасп.	Ад ху- тарск / Ад церасп.	Ад ху- тарск / Ад церасп.
			Гас.	Дзес.	Гасп.	Дзес.
					Гасп.	Дзес.
					Гасп.	Дзес.

В Е Д А

патрэбнага зямельнага фонду для надзяленъня безъземельных
па

Чарговы №	НАЗВА РАЁНУ	Колькі ёсьць шэпер зям- лі у гаспадарках падля- гаючых над. зяленью	П а т р э б н а з я м л і				
			Па 1-й дзес.	Па 2-е дзес.	Па 3-ы дзес.	Па 4-ы дзес.	Па 5-ці дзес.
			хутарск. / церасп.	хутарск. / церасп.	хутарск. / церасп.	хутарск. / церасп.	хутарск. / церасп.
			гасп	дзес.	гасп.	дзес.	гасп.
					гасп.	дзес.	гасп.
						дзес.	гасп.
							дзес.

М А С Ъ Ц Ъ

дарак да максімальнаі нормы ў акрузе.

рана ад абрэзкі гаспадарак

Да 20-ці дзес.	Да 25-ці дзес.	Да 30-ці дзес.	Да 40-ка дзес.	Да 50-ці дзес.	Звыш 50 дзес.	У с я г о:
Ад ху тарск	Ад ху тарск	Ад ху- тарск	Ад ху- тарск	Ад ху, тарск	Ад ху- тарск	Ад хутарскіх
Ад церасп.	Ад церасп.	Ад церасп.	Ад церасп.	Ад церасп.	Ад церасп.	Ад церасп.
Гасп.	Дзес.	Гасп.	Дзес.	Гасп.	Дзес.	Гасп.

М А С Ъ Ц Ъ

Дадатак
форма № 9.

І малазямельных грамадзян зямлёю да мінімальны нормы
акрузе.

для надзяленьня гаспадара

3. Па ўсім вучасткам, перадаваемым з ляснога фонду ў зямельны, неабходна канчаткова вырашыць пытанье аб гэтай перадачы, каб у сьпіскі запаснага фонду ўключыць толькі тыя вучасткі, пытанье аб пералічэнні якіх канчаткова вырашана.

Увага. Па такім вучасткам, перадача якіх канчаткова яшчэ ня вырашана, трэба правясьці асобны вучот і лічыць іх як канчаткова пераданымі.

4. Пры праверцы вучоту, вырашыць канчаткова пытанье аб перадачы тіх ці іншых вучасткаў дзяржаўнай зямельнай маёмасьці ў запасны фонд.

5. Даныя па ўсім іншым зямлям узятым на вучот, як запасныя, павінны быць таксама правераны і з іх пакінуты ў сьпісках толькі тыя, якія запраўды зьяўляюцца запасным фондам, ці могуць быць заічаны ў такі.

6. У выніку гэтай паверкі, павінны быць узяты на вучот усе землі запаснага фонду, як тыя, што могуць быць скарыстаны для сельскай гаспадаркі зараз-ж, так і тыя, якія патрабуюць папярэдній мэліорацыі, толькі даныя павінны быць даны асобна па кожнай з гэтых катэгорый.

7. Пры складаньні зборных звестак па форме № 7, пры гэтым прыложанай, для прадстаўлення ў Наркамзем, неабходна кіравацца наступным:

а) раней запісваюцца па раёнам і катэгорыям тыя землі, якія ужо пералічаны ў зямельны фонд з ляснога, дзяржаўнай зям. маёмасьці, абрэзак і інш. і могуць быць скарыстаны для мэтаў сельскай гаспадаркі без мэліорацыі;

б) у другую чаргу запісваюцца тыя землі, якія могуць быць размеркаваны пасъля вялікіх мэліорацыйных затрат;

в) у трэцью чаргу—усе тыя землі якія патрабуюць павярхоўнай мэліорацыі і

г) усе тыя землі, пытанье аб пералічэнні ў запасны фонд якіх яшчэ канчаткова ня вырашана, з падразьдзяленнем іх на катэгорыі згодна тым крыніцам, адкуль яны пералічаюцца, а таксама з падразьдзяленнем на выгодныя і нявыгодныя.

Увага. Для зямель, патрабуючых мэліорацыі, неабходна паказаць глебу вучасткаў (мінеральная ці тарпяная).

8. Даныя па ўсім катэгорыям запісваюцца згодна п.п. а, б, в і г артыкулу 7-га па кожнаму раёну асобна для кожнага віду зямельнага фонду, як то паказана ў форме. Ніякія адступленні ад гэтай формы не дазваляюцца.

9. Адначасъна з гэтымі звесткамі прадстаўляецца запіска з тлумачэннем патрэбным да яе, у якім акрэмадзел павінен выскказаць свае думкі аб магчымасці звязаньня зямельнага балансу па акрузе, аб магчымасці скарыстаньня зямель, патрабуючых мэліорацыі, і аб магчымых шляхах да ліквідацыі дэфіцыту, калі ён акажаецца.

10. На акруговыя зямельныя аддзелы ўскладаецца абавязак вырашыць пытанье аб тым, якім пуцём зрабіць паверку вучоту, магчыма гэта па матэр'ялам АЗА, ці патрэбны звесткі з раёнаў.

11. Пры правядзеніі паверкі трэба ў поўнай меры скарыстаць даныя, набытыя вопытам работ мінулага пэрыоду.

12. Матэр'ялы вучоту павяраюцца камісіямі, прадугледжанымі інструкцыяй ад 21 лютага 1925 г.

13. Даныя аб гаспадарках, падлягаючых надзяленню, прадстаўляюцца па форме № 9, а аб гаспадарках, падлягаючых абрэзы—па форме № 8.

14. Усе даныя павінны быць прадстаўлены ў Кіраўмэліозем не пазней 1-га красавіка 1926 г.

15. Тэхнічнае кіраўніцтва работамі па землянадзяленню ў акругах у склад ецца на інспектара па зямельнай рэгістрацыі.

16. Адзначан я звесткі патрэбны як Наркамзему, так і акруговым зямельным аддзелам пры складаньні плянаў работ па землянадзяленню, а таксама па перасяленню, каб была магчымасць судзіць аб аграрнай перанаселенасці.

За гэтым неабходна да праверкі даных аднесціся самим уважлівым чынам, скарыстаўшы для гэтай мэты як работнікаў па земляўпрадкаванью, так і па перасяленню, а таксама каморнікаў, якія будуть на курсах па перападрыхтоўцы.

Народны Камісар Земляробства *Прышчэпаў*.

Начальнік Кіраўмэліозему *Шычко*.

6 января 1926 г.
№ 4/3з.

**Абежнік Народнага Камісарыяту Асьветы БССР
аб неабходных мерах да паляпшэння стану устаноў соцвыху й
пастаноўкі працы у іх.**

Акруговым Аддзелам Народнае Асьветы.

Народным Камісарыятам Рабоча-Сялянскай Інспэкцыі БССР былі зроблены досьледы культурна-асьветных устаноў ў некаторых акругах. Усе матар'ялы аб выніках гэтых досьледаў прысланы ў НКА, прычым з гэтых матар'ялаў, паміж іншых пытаньняў, відаць наступнае:

1. недастарчаючая колькасць школ для нацкультур;
2. неналаджнасць школьнай статыстыкі;
3. няма інвэнтарных сьпісаў школьнай маесці;
4. недастарчаючая плошча клясаў у вясковых школах, асабліва ў наёмных будынках;
5. недахоп у абсталяваньні вясковых школ мэблей;
6. несваячасная дастаўка на апал школ дроў;
7. дапушчаецца адчыненне новых школ без папярэдняе падрыхтоўкі, што адбіваецца ў адшуканьні адпаведнага памяшканья для школы й здабыцця належнага для яе абсталяваньня;
8. няўзгоджанасць у справе скарыстаньня зямельных дзеяніак і іншых угоддзяў пры школах;
9. адсутнасць у школах элемэнтарных супроць—пажарных прыладаў (багроў, драбін, бочак);
10. безадказнасць настаўнікаў за школьнай маесці, асабліва ў летні час;
11. утварэнне ўмоў на наем памяшканьня на адзін год;
12. укамплектаванне вясковых сямёхгодкаў мала кваліфікованымі працаўнікамі;

13. недахоп падручнікаў і пісьмоўных прыладаў і адсутнасць навучальных дапамогаў у вясковых школах;

14. поўная адсутнасць у раёнах школьнай бібліятэк і мэтадычнай і навучальнай літаратуры;

15. частая зьмены Акр. АНА кіраўнікоў і настаўнікаў у розныя часы году па ўстановах соцвыху;

16. дрэнны стан існуючых пры раённых сямёхгодках інтарнатаў;

17. малая сувязь школы з жыхарствам і невысьвяленне жыхарству пытаньня аб карысці навучаць дзяцей у роднай мове гэтых дзяцей.

Паводле вышэйапісанага НКА БССР пропануе для няўхільнага кіраўніцтва й выкананьня наступнае:

1. Пры пашырэнні школьнай сеткі, побач з пашырэннем беларускіх школ і пропорцыянальна з патрэбамі жыхарства, мець на ўвазе пашырэнне школ для нацкультур (яўрэйскіх, польскіх, расійскіх, латыскіх і інш. нац.). Апроч гэтага, па меры магчымасці й патрэбы, пераводзіць выкладанье ў школах з мовы аднае нацыянальнасці на мову другое нацыянальнасці. Але да гэтага дадаецца, што пры адчыненіі новых школ, ці пры пераводзе ў школах выкладанья мовы аднае нацыянальнасці на мову другое нацыянальнасці трэба мець на ўвазе тое, каб школа гэтая была прыблізна ў камплектавана дзяцьмі даннае нацыянальнасці, наогул кожучы, нелга адчыняць школы для якой бы ня было нацыянальнасці, калі гэтая школа ня будзе мець значнай большасці дзяцей данае нацыянальнасці й калі яна ня будзе запоўнена прыблізна яе ёмкасці, мець на ўвазе таксама тое, каб гэты перавод ня выклікаў абурэння насельніцтва.

2. Прыняць меры да наладжаньня школьнай статыстыкі школ, якая цалкам прадугледжана школьнай справаздачу, дзеля чаго Акр. АНА павінны даць загад усім школам, каб школьнай справаздачы аккуратна запаўняліся й сваечасна прысыпаліся ў Акр. АНА, якія за тым з гэтых справаздачаў і павінны рабіць агульныя справаздачы па ўсей акрузе.

3. Прыняць меры, каб ва ўсіх школах былі заведзены інвэнтарныя кнігі й была зроблена інвэнтарызацыя ўсіх маемасці школ. Нагляд за гэтым даручыць Культадзелу РВК.

4. Пры найме памяшканьняў для школ, якія ня маюць сваіх уласных будынкаў, звярнуць асаблівую ўвагу, каб па меры мажлівасці, наймацца больш менш адпаведныя памяшканьні, для чаго Акр. АНА патрэбна ўсю гэту справу праводзіць праз Культадзелу РВК.

5. Па меры мажлівасці набыць школьнай мэбллю для вясковых школ, а таксама прасіць РВК., каб імі, пры злажэнні каштарысу на будучы школьны год на ўтриманье школ былі ўнесены выдаткі на абсьяляванье школ мэбліяй.

6. Прасіць РВК аб прыняцьці заходаў аб тым, каб дровы для школ дастаўляліся сваечасна, г. з. за адзін год наперад, як напрыклад, сёлета павінны быць загатоўлены ў вывезены на будучы год, а таксама, каб пры злажэнні каштарысу на будучы год былі ўнесяны ў выдаткі на загатоўку й дастаўку для школ дроў.

7. Перад адчыненнем новых школ папярэдня, сумесна з РВК, прыняць меры да адшуканьня для гэтых школ па мажлівасці адпаведных памяшканьняў і набыцця школьнай мэбліяў, для гэтых школ

8. Па мажлівасці прыняць меры, каб зямельныя дзялянкі й інш угодзыдзя пры школах апрацоўваліся школьнай колектывам і прыбытки з іх ішлі на іх апрацоўку й іх паляпшэнье.

9. Прасіць РВК аб прыняцьці мер аб тым, каб ва ўсіх школах былі элемэнтарныя супроць—пажарныя прылады (багры, драбіны, бочки з вадою).

10. Зрабіць належнае распараджэнне ўсім школам аб тым, што ўся адказнасць за ўсю школьнай маемасць ускладаецца на загадчыкаў школ і за ўсякі недагляд гэтае маемасці прыцягваецца загадчыкаў школ да законнае адказнасці.

11. Пры найме памяшканьняў для школ прасіць РВК, каб дагаворы на наём гэтых памяшканьняў рабіліся на некалькі гадоў з умоваю ўзносу платы за гэтыя памяшканьні штогодня.

12. Пры ўкомплектаваньні сямёхгадовых школ настаўнікамі, зьвярнуць увагу, каб раённыя сямёхгодкі ні у якім разе ня былі укомплектаваны менш кваліфікованымі настаўнікамі чым-ся гарадзкія.

13. Па мажлівасці прыняць меры дзеля набыцца ішколамі падручнікаў і пісьмоўных прыладаў, а таксама прасіць РВК, каб яны прызложэньні каштарысаў на будучы год выдаткі на гэты предмет павялічылі, згодна патрэб на гэта ў школах.

14. Прасіць РВК, каб яны ў каштарыс па мясцоваму бюджэту на будучы год унесылі выдаткі на ўтварэнне ў раёне хоць па аднае школьнай бібліотэцы, якая-б мела ўсю патрэбную для настаўніцтва методычную й навуковую літаратуру.

15. Пераводы кіраунікоў устаноў соцвыху й настаўнікаў ні ў якім разе не дапускаць у сярэдзіне навучальнага году, а ўсе пераводы гэтыя павінны быць у поўнай узгоджанасці з ворганамі Саюзу Працаўнікоў Асьветы.

16. Па мажлівасці палепшиць стан існуючых інтэрнатаў пры раённых сямёхгодках, а таксама прыняць меры да організацыі інтэрнатаў пры ўсіх раённых сямёхгодках, для чаго ўвайсьці ў эносіны з РВК, каб яны патрэбныя на гэты предмет выдаткі ўнесылі ў каштарыс на будучы бюджетны год.

17. Прыняць меры да таго, каб настаўніцтва вясковых школ зьвярнула асаблівую ўвагу на ўтварэнне сувязі жыхарства са школаю для чаго яно павінна паклапаціца наконт пастаноўкі ў школах дакладаў на розныя політычныя й агульна-грамадскія тэмы, якія-б цікалі жыхарства й былі для яго карыснымі, й на даклады гэтыя заклікаць бацькоў вучняў й іншае школьнай жыхарства. Апроч гэтага, на ўсіх такіх дакладах абавязкова заніца пытаньнем высьвятлення жыхарству карысці, якую дае дзецям школа, у якой дзецы навучаюцца ў роднай мове гэтых дзяцей, і аб патрэбнасці навучаць дзяцей толькі ў тэй школе, дзе навучанье вядзеца ў іх роднай мове. Апроч пастаноўкі ў школе дакладаў яшчэ запрашачь жыхарства на ранінкі, вечары й розныя спектаклі, якія робяцца ў школе самімі вучнямі школы.

Нам. Народнага Камісара Асьветы *Баліцкі*.

Загадчык Галоўсоцвых *Каранеўскі*.

Кіраунік Спраў НКА *Савіч*.

18 студзеня 1926 г.

№ 9.

Наказ Народных Камісарыятаў Асьветы і Ўнутраных Спраў БССР Раённым Выканаўчым Комітэтам аб дзейнасці іх у галіне культурна-асьветнай.

Выдаецца ў развіцці арт. 25 Палаажэньня аб РВК., зацвердж.

ЦВК.—3/VII-25 году.

I. Агульная частка.

§ 1. На Раённы Выканаўчы Комітэт у галіне культурна-асьветнай ускладаецца:

а) прыняцце ўсіх неабходных захадаў да ліквідаванья няпісьменнасці і да падвышэння культурнага ўзроўню насялення;

б) нагляд за нормальным станам і спраўным утриманьнем школ і прыняцце захадаў да пашырэння школьнай сеткі;

в) прыняцьце захадаў да організацыі ўзорных і паказальных школ і політыка-асьветных устаноў, хат-читальняў, клюбаў, перасоўных бібліятэк, курсаў і г. д.;

г) клопаты аб распаўсюджваньні сярод насялення выданьняў савецкага друку на мовах мясцовых нацыянальнасцяў і прыняцьце захадаў да акуратнай дастаўкі падпісчыкам твораў друку.

§ 2. Раёны Выканаўчы Комітэт, кіруючыся ў сваёй культурна-асьветнай дзейнасці, як агульнымі законапалажэннямі па народнай асьвеце, гэтак і непасрэднымі ўказаньнямі і загадамі Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту, зьяўляеца адказным за агульнную пастаноўку справы народнае асьветы ў раёне і сочыць за выкананьнем культурна-асьветнымі установамі і працаўнікамі на ашарах раёну ўсіх законапалажэнняў і загадаў у галіне народнае асьветы.

§ 3. Непасрэднае кіраванье і загадванье справай народнае асьветы ў раёне ўскладаеца на аднаго з членаў Раённага Выканаўчага Комітэту (ён-жа Загадчык Культаддзелу), які выдзяляеца для гэтай мэты Раённым Выканаўчым Комітэтам. У сваей дзейнасці Загадчык Народнае Асьветы раёну выконвае, як наогул, заданьні Раённага Выканаўчага Комітэту, гэтак і Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

§ 4. Па ўсіх пытаньнях народнае асьветы ў раёне, Раёны Выканаўчы Комітэт трymае бязупынную сувязь з Аддзелам Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

§ 5. Усё дзелаводства і перапіска па народнай асьвеце раёну вядзеца ад імя Раённага Выканаўчага Комітэту і выконваеца агульнай канцэлярыяй Раённага Выканаўчага Комітэту.

§ 6. Справаздачы аб сваёй дзейнасці па народнай асьвеце Раёны Выканаўчы Комітэт падае як Акруговому Выканаўчаму Комітэту а гэтак і Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту, згодна даваемых апошнімі плянаў і паказаньняў.

§ 7. Раёны Выканаўчы Комітэт аказвае дапамогу Цэнтральным і Акруговым Інспэктаром Народнае Асьветы пры ўчыненьні імі абавязаньняў, рэвізый і інструктаваньня, як усяго раёну, гэтак і паасобных культурна-асьветных устаноў, памагаючы пасьпяховаму правядзенню гэтых працы і, па магчымасці, прыймаючы ў ёй непасрэдны ўдзел.

§ 8. Сваю дзейнасць па народнай асьвеце ў раёне, Раёны Выканаўчы Комітэт вядзе сыстэматычна, па загадзя распрацованаму і зацверджанаму пляну, пры чым уся яго дзейнасць віяўляеца ў трох напрамках:

- а) організацыйна-адміністрацыйным,
- б) гаспадарча-матэрыяльным,
- в) навучальна-выхаваўчым і культурна-політыка-асьветным.

II. Частка організацыйна-адміністрацыйная.

§ 9. У абавязак Раённага Выканаўчага Комітэту ўваходзіць папярэдняя распрацоўка і складанье па раёну сеткі культурна-асьветных устаноў: школ, хат-читальняў, бібліятэк і г. д., а таксам прыняцьце ўсіх захадаў да організацыі і адчынення гэтых устаноў паводле зацверджаных вытворчых плянаў.

Увага. Адчыненьне на вёсцы новых школ і іншых культурна-асьветных устаноў па хадайніцтву насялення і на іх сродкі, звыш існуючых у раёне сеткавых устаноў, дазваляеца Раённым Выканаўчым Комітэтам. Прызначэнне працаўнікоў, контроль за адчыненнем на сродкі насялення па-за сеткавых школ і куль-

турна-асьветных устаноў ажыцьцяўляеца ў адпаведнасці з агульнымі палажэннямі і паводле асобнага наказу, які выдаецца Народным Комісарыятам Асьветы БССР.

§ 10. Раённы Выканаўчы Комітэт абавязан сачыць за тым, каб на абшарах раёну ія было недазволеных школ і іншых культурна-асьветных устаноў, каб ніхто, без належнага права і дазволу, ія вёў у раёне навучальна-выхаваўчае і культурна-асьветнае працы і безадкладна, калі будзе выяўлена такая дзейнасць, прыпыняе яе, прыцягваючы вінавайцаў да адказнасці і даводзячы аб гэтым да ведама Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

Увага. Прыватныя лекцыі дазваляюцца з лікам дзяцей ія звыш трох, пры чым асобы, якія вядуць гэту працу, абавязаны папярэдня зарэгістравацца ў Раённым Выканаўчым Комітэце, альбо ў Аддзеле Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

§ 11. Раённы Выканаўчы Комітэт сочыць за сваечасовым адчыннем і сканчэннем навучальных заняткаў у школах, а таксама за рэгулярным і бязупынным вядзеньнем іх на працягу школьнага году.

Увага 1-я. Часовая зачыненіе школ з прычыны эпідэміяў або стыхійнага ліха робіцца згодна пастановы Раённага Выканаўчага Комітэту з безадкладным паведамленнем аб гэтым у Аддзел Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

Увага 2-я. У выпадку прыпынення заняткаў у школе з прычыны хваробы, съмерці, сваявольнага ўходу, або неяўкі школьнага працаўніка і г. д. Раённы Выканаўчы Комітэт, паводле просьбы Загадчыка школы, прымае заходы да працягу заняткаў шляхам камандыраванья запасных настаўнікаў, або настаўнікаў з бліжэйшых школ, дзе іх маецца два альбо больш, даводзячы аб гэтым да ведама Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

Увага 3-я. Аб адчыненні і зачыненні навучальных заняткаў у школах раёну Раённы Выканаўчы Комітэт сваечасова паведамляе Аддзел Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

§ 12. Загадчыкі школ, іх намеснікі, настаўнікі другога канцэнтра (груп 5-7), сямёхгадовых працоўных школ, біклютэкары апошніх прызначаюцца Аддзеламі Народнае Асьветы Акруговых Выканаўчых Комітэтаў. Усе іншыя культурна-асьветныя працаўнікі раёну прызначаюцца Раённым Выканаўчым Комітэтам, у якім захоўваюцца асабовыя справы апошніх.

Тэхнічныя працаўнікі культурна-асьветных устаноў прызначаюцца Загадчыкамі гэтих устаноў. Усякія пераводы, перамяшчэнні ў межах раёну, а таксама адсуwanьні і звольнені культурна-асьветных працаўнікоў, могуць рабіцца Раённым Выканаўчым Комітэтам толькі пасля зацверджанья Аддзелам Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

Увага. Уся падрыхтоўчая праца па замяшчэнню вольных пасад, пераводах працаўнікоў асьветы з аднай школы ў другую ў межах раёну і аў звольненнях згуртоўваеца ў Раённай Комісіі, якая складаецца з Члена Раён. Выкан. Комітэту, ведаючага народнай асьветай (Старшыня Камісіі) і прадстаўнікоў, па аднаму—ад Раённага Комітэту КП(б)Б і мясцкому працаўнікоў асьветы, якая Комісія ў сваёй працы кіруеца існуючымі законапалажэннямі і наказамі органаў Народнага Комісарыяту Асьветы.

§ 13. Усякае звольненне працаўніка асьветы павінна быць матывіравана, пры чым прычынамі звольнення з'яўляюцца:

а) заява самога працаўніка аб нежаданьні працаваць далей ва ўстанове;

б) неадпаведнасць працаўніка свайму прызначэнню;

в) систэматычнае незважанье і невыкананье загадаў цэнтральных і мясцовых ворганаў Народнага Комісарыяту Асьветы;

г) акалічнасці, прадугледжаныя ў пункце „д“ арт. 47 Код. Зак. аб Працы.

Увага. У выключных выпадках (сур'ёзнасць зробленага учынку, контр-рэвалюцыйная дзейнасць) працаўнікі могуць безадкладна адсоўвацца ад працы Раённым Выканаўчым Комітэтам з безадкладным паведамленьнем аб гэтым Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

§ 14. Перавод працаўніка асьветы з аднаго месца ў іншае дзвалеяцца толькі па яго згодзе, з пільнаваньнем пры гэтым правілаў, якія зъмешчаны ў арт. 37 Код. Зак. аб Працы.

§ 15. Адпачынкі школьнім і іншым працаўнікам асьветы раёну даюцца Раённым Выканаўчым Комітэтам, пры чым у час установоўленых перапынкаў (канікулаў) тэрмін, прадоўжанасць і чарга адпачынкаў вызначаецца Раённым Выканаўчым Комітэтам у адпаведнасці з загадамі Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту і па ўзгадненні з мясцом працаўнікоў асьветы; у час навучальных заняткаў адпачынкі школьнім працаўнікам могуць давацца Раённым Выканаўчым Комітэтам у выключных выпадках, на тэрмін на больш 7-мі дзён. Адпачынкі з прычыны хваробы, паводле заключэння Страхкасы, даюцца таксама Раённым Выканаўчым Комітэтам.

Увага. Аб усіх выпадках дачы адпачынкаў працаўнікам асьветы Раённы Выканаўчы Комітэт даводзіць да ведама Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

§ 16. Раённы Выканаўчы Комітэт праз сваіх членаў можа браць удзел ва ўсіх Комісіях па народнай асьвеце, якія ўстанаўляюцца ў раёне: па прыёму вучняў, выпуску іх, устанаўленьню платнасці і г. д.

§ 17. Старшыня Раённага Выканаўчага Комітэту і Загадчык народнай асьветай раёну, а іншыя члены Раённага Выканаўчага Комітэту, паводле асобнага ўпаўнаважанья, маюць права прыймаць удзел ва ўсіх школьніх радах раёну з рашучым голосам.

§ 18. Загадчык народнае асьветы раёну абавязан рэгулярна на ведвацца ў школы і ва ўсе культурна-асьветныя ўстановы з мэтай кантролю і нагляду за ўсімі бакамі іх дзейнасці. Пры наведваньні школы Загадчык народнае асьветы, а таксама і Старшыня Раённага Выканаўчага Комітэту могуць рабіць указаны і даваць загады ў межах сваёй компетэнцыі, вызначаемай гэтым наказам.

Увага 1-я. Зауважаньні Старшыні Раённага Выканаўчага Комітэту і Загадчыка народнай асьветай раёну па пытаньнях наўчальна-выхаваўчых і мэтадычных перадацца на абгаворваньне Школьнае Рады і, у выпадку нязгоды апошніе з першымі, пытаньне перадаецца ў Аддзел Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

Увага 2-я. Іншыя члены Раённага Выканаўчага Комітэту пры наведваньні ў школы і культурна-асьветныя ўстановы не даюць непасрэдна ніякіх загадаў для выкананьня, але аб зауважаным даводзяць да ведама Раённага Выканаўчага Комітэту, або Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту— для прыняцця заходаў ці дачы загадаў.

§ 19. Раёны Выканаўчы Комітэт склікае раённыя конфэрэнцыі працаўнікоў асьветы для абмярковання пытаньняў організацыйна-гаспадарчых, навучальна-мэтадычных і г. д.

§ 20. Раёны Выканаўчы Комітэт вымагае ад школ і ўсіх культурна-асьветных устаноў раёну падачы неабходных справаздач і пэрыодычных вусных і пісьмовых дакладаў у Раённым Выканаўчым Комітэце альбо Сельскім Савеце, а таксама сочыць і за сваечасовай падачай у Аддзел Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту гадавых справаздач.

III. Матэрыяльна-гаспадарчая частка.

§ 21. Усім фінансавым бокам справы народнае асьветы раёну ведае Раёны Выканаўчы Комітэт і на яго абавязак ускладаецца:
а) складанне каштарысаў на школы і ўсе культурна-асьветныя ўстановы раёну, паводле ўстаноўленых плянаў і нормаў, б) распараджэнне крэдытамі на народную асьвету ў межах зацверджаных каштарысаў і ў адпаведнасці з крэдытнымі раскладамі, в) нагляд за фактычным выдаваньнем адпушчаных сродкаў выключна па прызначэнню і г) падача, апрача агульных грашовых справаздач у Акруговы Фінансавы Аддзел, даведак і агульных вестак выдаткаў па народнай асьвешце ў Аддзел Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту.

Увага. Раёны Выканаўчы Комітэт прыймае заходы да акуратнай і сваечасовай выдачы заработка платы ўсім працаўнікам і асабліва тым, якія працуюць у адлеглых ад раённага цэнтра мясцох.

§ 22. На абавязкі Раённага Выканаўчага Комітэту ускладаюцца хлопаты, як аб агульным гаспадарча-матэрыяльным становішчам народнае асьветы раёну, гэтак і аб паасобных бакох яго, у прыватнасці на Раёны Выканаўчы Камітэт ускладаюцца:

а) нагляд за трыманьнем у спраўнасці і парадку будынкаў і мемасці школ і іншых культурна-асьветных устаноў, а таксама сваечасове прыняцце заходаў да іх рамонту, папаўненію, ахове і інш.;

б) організацыя пабудавання новых будынкаў для школ і іншых культурна-асьветных устаноў, як на сродкі дзяржавы паводле пляну Народнага Камісарыяту Асьветы, гэтак і на сродкі насялення;

в) адвод пад школы і іншыя культурна-асьветныя ўстановы муниципалізаваных будынкаў, былых пансікіх двароў, был. царкоўных дамоў і г. д., надзяленыне школ зямельнымі вучасткамі, згодна існуючых законапалажэнняў і нагляд за правільным іх выкарыстаннем у адпаведнасці з распараджэннямі аб гэтым Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканаўчага Комітэту;

г) найм, праз Загадчыка школы і Сельсавет, памяшканья для школы, дзе няма ўласных будынкаў і нельга адвесці памяшкання дарма;

д) прыняцце заходаў да сваечасовага водпуску для школ і іншых культурна-асьветных устаноў дроў і асьвятлення, а таксама нагляд за тым, каб Сельсаветы і Загадчыкі школ прыймалі дзейны ўдзел у дастаўцы апалу і каб яно выдавалася згодна з нормамі;

е) забесьпячэнне школ падручнікамі і навучальными прыладамі;

ж) нагляд за тым, каб у школах і іншых культурна-асьветных установах вёўся дакладны вучот інвентару і ўсяе мемасці, а таксама за сваечасовым запісам новага і выключэннем непатрэбнага і г. д.

Увага. У выпадку адпачынку, адлучкі на працяглы час, або звальнення са службы Загадчыка школы, ці іншае культурна-асьветнае ўстановы, уся мемасць перадаецца па акту другому

працаўніку па прызначэнню Раённага Выканавчага Комітэту, альбо Сельсавету.

§ 23. Раёны Выканавчы Комітэт сочыць за правільным паступленнем і выдаваньнем, згодна існуючым законапалажэнням, сум ад платы за навучанье ў тых культурна-асьеветных установах, дзе яна бярэцца.

§ 24. Раёны Выканавчы Комітэт сочыць за санітарным станам усіх падпарафаваных яму культурна-асьеветных установ і прымае заходы да пэрыодычнага мэдычна-санітарнага агляду вучняў.

IV. Навучальна-выхаваўчая і культурна-політыка-асьеветная частка.

§ 25. Раёны Выканавчы Комітэт мае агульны нагляд за правядзеньнем у школах прынцыпаў адзінае працоўнае школы і соцыяльнага выхаванья, а ў культурна-асьеветных установах—принцыпаў і мэтадаў культурна-політыка-асьеветнае працы, у прыватнасці, сочыць за тым: а) каб навучальныя заняткі ў школах вяліся прыстасована да навучальных плянаў і програм Народнага Комісарыяту Асьветы БССР і ў адпаведнасці з паказаньнямі Аддзелу Народнае Асьветы Акруговага Выканавчага Камітэту;

б) каб ня ўжываліся недазволеныя Народным Комісарыятам Асьветы падручнікі і дапамогі.

в) каб у школах і культурна-асьеветных установах не адбываліся абраады рэлігійных культу́й і не вяліся гутаркі і чытанкі з мэтаю прааганды якіх-бы то ні было рэлігійных вучэньняў;

г) каб у школах і іншых культурна-асьеветных установах вёўся устаноўлены вучот навучальнае і асьветнае працы.

§ 26. Раёны Выканавчы Комітэт дапамагае організацыі і развіццю ў школах вучнёўскага самакіраўніцтва, а таксама ўсім заходамі памагае залічэнню дзяцей у піонэрскі рух, організацыі пры школах піонэрскіх атрадаў і фарпостаў і наглядае за ўвязкай і ўзгодненасцю працы школ і піонэрскіх атрадаў.

§ 27. У справе барацьбы з дзіцячаю бяспрытульнасцю і праўнай абароны няпоўналетніх, Раёны Выканавчы Комітэт кіруеца „Палажэннем аб соцыяльнай і праўнай ахове няпоўналетніх“, пры чым на абавязку Загадчыка Народнай Асьветы раёну (Загадчык Культаддзелу) ляжыць: а) прыняцце ўдзелу ва ўстанаўленыні апекі над асобай і маемасцю няпоўналетніх, б) нагляд ва патронатам і в) організацыя і вядзеньне вучоту бяспрытульных у раёне і інш.

§ 28. На абавязку Раённага Выканавчага Комітэту ляжыць нагляд за дзейнасцю краязнаўчых організацый на аблшарах раёну і аказанье ім дапамогі, а таксама вучот і ахова помнікаў старыны, народнае культуры і быту, мастацтва і прыроды, згодна існуючым законам і наказам.

§ 29. Раёны Выканавчы Комітэт клапоціцца аб развіцці ў раёне санітарнае асьветы, фізычнага выхаванья і аздараўлення як падрастаючага, гэтак і дарослага працоўнага насяленья і аказвае дапамогу ў організацыі і пастаноўцы фізкультуры, як у школах, гэтак і ў культурна-асьеветных установах (народных дамох, клубах і інш.).

§ 30. Адзіным кіраўніком політасьеветнай працы ў раёне—зьяўляецца Райпалітасьеветком. У раёнах, маючых у цэнтры раёну хату-читальню альбо народом, якія выконваюць функцыі цэнтральнай хаты-читальні, Райпалітасьеветком адначасна зьяўляецца і саветам гэтай хаты-читальні альбо народому.

§ 31. Райполітасьеветком складаецца з наступных асоб: прадстаўніка Райкому КП(б)Б і райкому ЛКСМБ, коопэрациі, мясцкому працасъ-

веты, мясцкому Рабземлесу, Профбюро, Комітэту ўзаемнае дапамогі, Загадчыка нардому або хаты-чытальні, прадстаўніка культкамісіі мясцовага сельсавету, прадстаўніка ад сялянскага актыву, прадстаўніка ад нацменшасці і загадчыка народнай асьветай раёну, які зьяўляецца старшинёю Савету, і прадстаўніка раённага таварыства „Прэч няпісменнасць“.

Увага. Прадстаўніцтва можа быць расшырана або звужана ў залежнасці ад мясцовых умоў.

§ 32. Райполітасьветком кіруе ўсёй політыка-асьветнай працай раёну праз саветы падраённых хат-чытальняў шляхам прымацеванья сваіх членаў, пэрIODычных спрэваздач саветаў падраённых хат-чытальняў, інструкцыйных лістоў і г. д.

Увага. Пасяджэнны Райполітасьветкуму праходзяць адчыненімі не радзей аднаго разу ў месяц. Пры спрэваздачах савету падраённых хат-чытальняў, як правіла, ставіцца і спрэваздача члена Райполітасьветкома, прымацованага да дадзенай хаты-чытальні.

§ 33. Райполітасьветком распрацоўвае плян сваёй працы, разглядае плян працы нардомаў, хат-чытальняў, чырвоных куткоў, ён абавязан сачыць за ажыццяўленнем гэтых плянаў падпарафаванымі падлітасьветнымі ўстановамі.

§ 34. Райполітасьветком клапоціцца аб забясьпечаньні ўсіх падлеглых яму політасьветных устаноў у раёне літаратурай, газэтамі, і сачыць за скарыстаньнем імі літаратуры і газэт у пэўным напрамку.

§ 35. Сваю працу Райполітасьветком павінен увязваць з працою добраахвотных таварыстваў, існуючых у раёне: („Прэч няпісменнасць“, „МОПР“, „Авіахім“ і г. д.). Гэта ўвязка павінна ісці ў напрамку дапамогі добраахвотным таварыствам у організацыі імі ячэек, прысягнення членаў, неабходных працаўнікоў, агітацыі ідэі добраахвотных таварыстваў сярод насялення і г. д.

§ 36. Райполітасьветком вызначае, якая з нясеткавых хатаў-чытальняў лічыцца падраённай, ён-жа вызначае і падраён хаты-чытальні.

§ 37. Усе ўстановы і організацыі, якія вядуць політасьветную працу, павінны ўзгадняць яе з Райполітасьветком і праводзіць яе па супольна распрацованаму пляну.

§ 38. У сваёй дзейнасці Райполітасьветком нясе адказнасць перад Акруговым політасьветам; перад апошнім ён адлічваеца ў сваёй працы, пасылае яму спрэваздачу па існуючых формах у вызначаны тэрмін.

§ 39. Падраённая хата-чытальня і яе савет зьяўляецца адзінм політасьветным цэнтрам падраёну.

§ 40. Савет падраённае хата-чытальні складаеца з прадстаўніка ячэйкі КП(б)Б і ЛКСМБ па аднаму ад кожнай ячэйкі, члена Райполітасьветкому, прымацованага да дадзенай хаты-чытальні, прадстаўніка ад культкамісіі сельсаветаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі падраёну, прадстаўнікоў коопэрацыі, мясцкомаў Працаасветы і Рабземлесу (калі такія маюцца ў дадзеным падраёну), выбарных ад сялянства і Загадчыка хаты-чытальні.

Увага. Прадстаўніцтва можа быць расшырана або звужана ў залежнасці ад мясцовых умоў.

§ 41. Усе ўстановы і організацыі, якія вядуць політасьветную працу на тэрыторыі падраёну, як-то: культкамісія сельсавету, коопэрацыя, профорганізацыі і г. д. павінны згаджаць сваю працу з саветам падраённае хата-чытальні і выконваць яе па загадзе супольна распрацованаму пляну.

Увага. Усе свае мерапрыемствы вышэй памянёныя організацыі ўзгодняюць з саветам падраённае хаты-чытальні праз свайго прадстаўніка. Прадстаўнікі організацыяў і ўстаноў, якія ўваходзяць у савет хаты-чытальні, пэрыодычна робяць справаздачы аб сваёй дзейнасці перед паслаўшымі і організацыямі.

§ 42. Культкомісіі сельскіх саветаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі падраёну, вядуць політасьветную працу ў сваім сельсавецце, выключна па супольна распрацованаму з саветам хаты-чытальні пляну.

Увага 1-ая. Культкомісіі дзеля большай увязкі ў працы, за слухоўваюць пэрыодычныя справаздачы савету падраённае хаты-чытальні і чырвоных куткоў.

Увага 2-ая. Культкомісіі сельсаветаў сваю політасьветную працу праводзяць пад кіраўніцтвам Райполітасьветкома.

§ 43. У заданыні падраённае хаты-чытальні, як кіраўніка політасьветнае працы падраёну, уваходзяць:

а) організацыі чырвоных куткоў, вучот існуючых куткоў і гурткоў і кіраўніцтва іх працай;

б) концэнтрацыя, прыняцьце на ўчот і разъмяркаванье сіл падраёну, якія змаглі-б вясьці політасьветную альбо культурную працу, уцягненуе ў працу сялянскага актыву і г. д.;

в) распрацоўка пляну правядзеньня тых ці іншых кампаніяў, утвараемых на абшарах падраёну, паводле загадаў вышэй стаячых органаў.

г) распрацоўка і організацыя ў падраёне тэм лекцыяў, дакладаў і чытанняў;

д) забесьпячэнье і папаўненуе чырвоных куткоў літаратурай, пэрыодычнай і іншай;

е) правядзеньне індывідуальнае і калектыўнае падпіскі на мясцовыя і цэнтральныя, асабліва сялянскія, газэты;

ж) організацыя ячэек добраахвотных таварыстваў, галоўным чынам „Авіахіма“, „МОПР“, „ТПН“, вучот існуючых і дапамога ў іх працы;

з) організацыя, супольна з ячэйкай ТПН, па пляну Райполітасьветковому, лікпунктаў, вучот няпісьменных і дапамога ў працы лікпунктаў.

§ 44. Савет падраённае хаты-чытальні адначасна зьяўляецца кіраўніком політасьветнае працы і ў самой хаце-чытальні і ў беспасрэднія заданыні яго ўваходзяць мэтадычнае і організацыйнае кіраўніцтва ўнутранай працай хаты-чытальні, а іменна:

а) узорная пастаноўка справачнае працы і працы з газэтай і кнігай;

б) выпуск насыщенных газэт, уцягваючы дзеля гэтага, галоўным чынам, сялянскі актыў;

в) выбар п'ес для вясковае сцэны, нагляд за іх пастаноўкай і інш.

§ 45. Усю сваю дзейнасць савет падраённае хаты-чытальні строіць на ўказаных і дырэктывах Райполітасьветкома і ў развіцьці ён выпрацоўвае календарны плян для ўсяго падраёну.

§ 46. Пасяджэнні савету хаты-чытальні адбываюцца не радзей аднаго разу ў месяц. Пасяджэнні павінны быць адчыненымі для ўсіх грамадзян і асабліва трэба звярнуць увагу, каб на пасяджэнні быў прыцягнуты ўвесь вясковы актыў.

§ 47. Дзеля прыбліжэння політасьветнае працы да вясковай гушчы, на тэрыторыі падраёну організуюцца чырвоныя куткі. Чырвоныя куткі ўзынікаюць з ведама савету падраённае хаты-чытальні і зацвярджаюцца Райполітасьветкомамі.

§ 48. Пры вялікіх чырвоных куткох магчыма ўтварэнне савету чырвонага кутку ў складзе трох асоб, якія зацьвярджаюцца саветам падраённае хаты-читальні. Заданыні савету чырвоных куткоў заключаюцца толькі ў кірауніцтве працай дадзенага кутка.

Нам. Народнага Камісара Асьветы Баліцкі.

Народны Камісар Унутраных Спраў А. Хацкевіч.

Нач. Арганізацыйна-адміністрацыйнае Управы НКУС Мікуліч.

26 студзеня 1926 г.
№ 693.

Абежнік Народнага Камісарыяту Асьветы БССР аб організацыі пры бібліотэках гурткоў „Друзей кнігі“.

Акруговым Аддзелам Народнае Асьветы.

За апошнія часы замячаецца сільнае імкненне да ведаў і вялікае запатрабаванне на кнігу, як сярод рабочых, таксама і сярод сялян. Гэта зьявішча вымagaе ў сучасны момант ад усіх бібліотэк асаблівай напружнасці ў працы па выхаванню рабочай і сялянскай масы і ўцягненiu ў бібліотэчна-асьветную працу і да кірауніцтва ёю.

Заданыні задаволіць запатрабавання жыхарства сіламі адных толькі бібліотэкару ня могуць быць выкананы. Тут патрэбна дапамога з боку самога жыхарства ў асобе актыўных і любячых кнігу чытачоў. Гэта дапамога з боку чытачоў бібліотэкі можа быць лепш за ўсё выканана організацыяй чытачоў у асаблівым гурткі: „Друзей кнігі“. Такая-ж самая думка прынята I-м Усерасійскім з'ездам бібліотэчных працаўнікоў. Галоўныя заданыні гурткоў „ДК“ наступныя:

1. Прыцягнуць да працы з кнігай і да бібліатэчнага будаўніцтва актыў рабочых і сялян.

2. Пропаганда кнігі і пасоўванне яе ў гушчу мас.

Па харектары выконваючай працы гуртков „ДК“ можа быць падзелены на сэкцыі:

1. Політасьветная сэкцыя.

У заданыні яе ўваходзяць:

а) Прапаганда кнігі; б) агітацыя за кнігу і бібліотэку; в) падрыхтоўка і правядзенне масавых кампаній, съят, вечароў кнігі; г) організацыя працы з газэтай (выпуск насьценнай газэты); д) наладжванне справачнай працы; е) правядзенне голасных чытаньняў; ж) утварэнне выставак кнігі; з) пропаганда за съядомае і карыснае чытанье.

2. Тэхнічная сэкцыя.

а) Апраўка бібліотэчных кніг (кэйтэрока, нумарацыя); б) запісванне ў інвэнтар; в) апрацоўка і пісаныне каталёгавых картак; г) дапамога пры выдачы кніжак; д) прывядзенне ў парадак і растаноўка кніжак па паліцах; е) дзяжурства па чарзе ў чытальні, габінетах і куткох, дзе такія маюцца; ж) падшыўка газэт і з) барацьба з несвячасным зваротам чытачамі кніжок.

3. Сэкцыя дапамогі вёсцы:

а) Збор газэт для вёскі; б) выраб плякатаў для вёскі; в) дапамога падшэфнай вёсцы юрыдычнымі даведкамі (спраўкамі); г) падштурхіванне кооперацыі да організацыі прадажы кніг у вёсцы; д) дапамога ў выпісцы газэт для вёскі; е) вышукванне сродкаў для культасьветных патрэб вёскі праз утварэнні вечароў, спектакляў і г. д.

4. Пачыначна-кніжнаапраўная сэкцыя.

а) Організацыя сваімі сіламі кніжнаапраўнай майстэрні, уцягнуўшы да гэтай працы мясцовыя сілы.

У заданьні гурткоў уваходзіць таксама і пастаноўка адукацыйнае працы сярод чытачоў, але таму, што на першых парах наладзіць яе цяжка, дык з яе ня трэба пачынаць.

У будучым гуртак „ДК“ клапоціца аб падняцьці культурнага роўню чытачоў. Да разгарнення гэтае працы трэба падыходзіць з вялікай асьцярожнасцю і вучотам сваіх сіл, памятуючы, што ўсякая няўдача адбываецца на далейшай самастойнай працы сяброў гуртка.

Пры існаваньні некалькіх гурткоў „ДК“ у горадзе неабходна весьці ўзгодненую паміж імі працу і склікаль пэрыядычныя канфэрэнцыі сяброў гуртка.

Гурткі організуюцца ня зверху, а зынізу. Да організацыі іх трэба падыходзіць вельмі асьцярожна, унікаль штучнасці, прытрымлівацца прынцыпу „лепей менш, але лепш“. Трэба з пачатку стварыць не вялікае, але шчырае, моцнае, зацікаўленое і аддадзеное справе ядро, якое сама організаваўшыся і ўзмацніўшыся будзе вырастатъ у больш вялікі і моцны колектыв. Ня трэба пасыпляць з організацыйным афармленьнем гуртка да тых часоў, пакуль ня будзе ўпэўненасці ў моцнасці і спаянасці яго сяброў. Прала па організацыі гурткоў павінна быць павольная, мэтодычная. Трэба раней вывучыць кожнага сябра з пункту погляду яго адносін да кнігі, да чытаньня. Трэба штодзень весьці агітацыю за неабходнасць колектыўнай працы па самаадукацыі і за ўдзел у грамадзянскай працы.

Спосабы організацыі гурткоў:

1. Бібліотэкар, патрабуючы дапамогі, вывешвае аўвестку аб харарактары неабходнае дапамогі.

2. Чытачы самі прашануюць сваю дапамогу, а бібліотэкар павінен яе выкарыстаць.

3. Часам, пасля галоснага чытаньня абасабляеца група таварышоў, жадаючых стварыць гуртак супольнага чытаньня.

4. Даклад бібліотэкара на сходзе чытачоў аб неабходнасці організацыі гурткоў.

5. Часам бібліотэкар у штодзеннай сваёй працы, у размовах з чытачамі, стварае гуртак.

6. Часам гуртак ствараеца ў працэсе, ці пасля якой-колечы кампаніі (дзень кнігі).

7. Часам даволі мець ядро з трох чалавек і навокал гэтага ядра групуеца будучы склад гуртка.

У будучыне па меры разьвіцьця сеткі гурткоў, апошняя аўяднаюцца ў таварысты. Такім чынам Таварыства „Друзей кнігі“ вырастает з гурткоў і зьяўляеца заключным момантам організацыі чытачоў. Склад таварыства павінен быць, галоўным чынам, з чытачоў. Яго заданьні і мэты тыя-ж, што і гуртка—дапамога ббліотэцы, але ў большым маштабе. Заданьні таварыства, як і гурткоў павінны быць формуляваны.

На чале гуртка стаіць Праўленыне, у склад якога ўваходзяць старшыні паасобных груп. Праўленыне зьбіраеца 2 разы ў месяц, намячае плян працы гуртка цалкам і агаварвае пляны працы паасобных сэкцый.

Усе пляны працы зацьвярджаюцца агульным сходам. Сэкцыі маюць старшынъ, а калі сэкцыя вялікая, дык і Прэзыдыум.

Нам. Народнага Камісара Асьветы Баліцкі.

Старшыня Галоўпалітасьветы Бялуга.

Сп. аб. Кірауніка Спраў НКА Савіч.

1-га лютага 1926 г.

№ 15.

**Абежнік Народнага Камісарыяту Асьветы БССР
аб перападрыхтоўцы бібліотэчных працаўнікоў.**

Акруговым Аддзелам Народнае Асьветы.

На 3-м Зьезьдзе КСМ тав. ЛЕНІН у наступных словаҳ азначыў характеристар нашага вучэньня і адукаций:

„Вучыцца комунізму—гэта значыць забраць у сябе ўсю суму людзкіх ведаў, усё тое, што чалавецтва выпрацавала ў працягу сваёй гісторыі.

Крытычна адносіцца да абкружаочага, г. зн. узяць з гэтых ведаў толькі тое, што карысна ў барацьбе за комуністычны лад.

Трэба вучыцца не пасыўна, г. зн. трэба прыматъ ўдзел у барацьбе за комуністычны лад, яднаць вучэньне са справай, адукациёю з працай“.

Мэта-ж бібліотэкі—таксама даваць ўсю суму людзкіх ведаў, а адгэтуль вынікае, што заданьнем бібліотэкі ў шырокім сэнсе гэтага слова зьяўляеца пропаганда Ленінізму.

Якім павінен быць бібліотэкар, каб адпавядаль спаўненству такіх заданьняў:

1. Ён павінен быць політычна шырокі адукаваны, каб лёгка ориентавацца ва ўсіх галінах політычна-асьветнае працы (працы клубаў, хат-читальняў, школ дарослых і г. д.).

2. Ён павінен ведаць драматычную працу (дзень кніжкі, пропаганда кніжкі і г. д.).

3. Яму патрэбна быць спэцыялізаваным у тэхніцы бібліотэчных спраў.

4. Спэцыялізацыя ў мэтыцы бібліотэчных спраў (пропаганда кніжкі, вывучэньне яе, вывучэньне чытача, кірауніцтва чытаньнем).

5. Каб ія быць толькі вузкім працаўніком сваёй бібліотэкі, ён павінен прыматъ актыўны ўдзел у вагульным будаўніцтве ўсіх бібліотэчных спраў; адсюль вынікае патрэбнасць дзеля бібліотэкара быць знаёмым з організацыйнымі пытаньнямі бібліотэчнае працы.

6. І ўрэшце, бібліотэкар павінен прыматъ ўдзел у грамадзянскай працы. З усяго гэтага вынікае патрэбнасць перападрыхтоўкі бібліотэкару, якая павінна паставіць прад сабой наступныя заданьні:

- а) політычная асьвета;
- б) вывучэньне розных галін політасьветпрацы;
- в) тэхніка і мэтыка бібліятэчнай працы;
- г) вывучэньне організацыйных пытаньняў.

Да організаванья спэцыяльных каротка-тэрміновых курсаў політасьветпрацаўнікоў. Наркамасьветы прапануе на час ад лютага да чэрвеня г./г. організаваць у гарадзкіх цэнтрах гурткі бібліотэкару па політасьветце і бібліотэчнай справе. У гурткох павінны прыматъ ўдзел усе бібліотэкары дадзенага гораду. Калі ў гуртку перавышае больш 10 чалавек, дык ён можа быць падзелены на наступныя сэкцыі.

1. Організацыйная. Яна вывучае пытаныні сеткі, склад бібліотэкі, будову альбо тып бібліотэк, значэнне аб'ёму працы кожнае бібліотэкі.

2. Мэтадычна альбо політасьветная:

а) Яна вывучае пытаныні пропаганды кніжкі. Гэтаму пытаныню, па прапанове ЦК ВКП, у бліжэйшы час патрэбна ўдзяліць больш увагі.

б) Організацыя чытачоў.

в) Голоснае чытаныне. Вывучэнне пытаныня ў аб пропагандзе кніжкі павінна насіць практычны харктар. Пасля паглыбленай апрацоўкі ў сябе ў бібліотэцы, патрэбна падзяліцца вопытам ў гуртку.

3. Бібліографічная сэкцыя.

Яна займаецца пытаныямі вывучэння кніжкі, складаньнем рэкомэндацыйных сылісаў кніг дзеля правядзеньня кампаній і рэволюцыйных съят.

Рэкомэндуецца выкарыстаць бібліографічны матэрыял Галоўполітасьветы.

4. Сэкцыя па вывучэнні чытача.

Праца па гэтай тэме павінна быць больш-менш практычная; назіраныне праводзіцца над кніжкамі, якія маюць у бягучым часе дзейнае (актуальнае) значэнне.

У васнову працы па гэтай тэме палажыць мэтадычны ліст ГПА РСФСР. Разъмеркаваць заняткі паміж асобнымі таварышамі і аб виніках іх працы абгаварыць супольна.

5. Сэкцыя па вывучэнні вёскі. (Дзеля укомплектаванья вясковых перасовак).

а) Вывучэнне пытаныня ў бягучай вясковай політыкі іconomікі.

б) Вывучэнне сялянскай гаспадаркі дадзенай акругі альбо раёну, каб падлічыць інтерэсы вясковага жыхарства.

6. Сэкцыя па вывучэнні працы з газэтай.

Працаунікі гэтай групы займаюцца вывучэннем перасовачнай сеткі формаў гэтае працы і мэтодаў працы на перасоўках.

7. Сэкцыя па вывучэнні працы дзіцячых бібліотэк.

Сюды ўваходзяць пытаныні вывучэння дзіцячай кніжкі, вывучэнне чытача-дзіцяці і мэтодаў працы з ім.

Пажадана ўцягнуць ў гэты гурток пэдагогаў.

8. У тых гарадзкіх цэнтрах, дзе ёсьць некалькі бібліотэкаў нацменшасцяці, належыць з'організаваць сэкцыі, якія павінны вывучыць спэцыфічную працу сярод нацменшасцяці.

Усе вышэйпамянянёныя пытаныні і організуемыя па іх сэкцыі не абавязкова організоўваць адначасна.

Організацыя сэкций залежыць ад запатрабаванняў разьвіваючыхся бібліотечных аб'яднаньняў і таго кругу пытаныняў, якія патрэбны апрацеваць у тым ці іншым аб'яднаньні. Але ў плян працы бібліотечных гурткоў гэтая пытаныні павінны быць уключаны абавязковая таму, што бяз апрацоўкі гэтих пытаныняў ня можа правільна працеваць бібліотэка.

Праца сэкций па дадзеных тэмах вядзеца па мэтоду гурткоў самаадукацыі. Схэматачна яна можа быць пабудавана гэтак: індывідуальная падрыхтоўка па заданынях агульнага сходу гуртка (сэкцыі), даклады на агульным сходзе сяброў гуртка, практычная апрацоўка некаторых пытаныняў у сябе ў бібліотэцы і колектыўная зводка па дадзеным пытаныні на пленуме ўсіх сэкций альбо ўсяго аб'яднання.

У тых аб'яднаньнях дзе мала працаунікоў, трэба апрацоўваць дадзеные тэмы на сходах усяго гуртка, ня дзелячыся на сэкцыі.

Гуртк альбо сэкцыя зьбіраеца адзін раз у тыдзень. Плян працы выпрацоўваеца на 3 месяцы агульным сходам бібліотэканікоў. На гэтых-жа сходах дэталізуюцца пытаныні сэкцыйнае (гуртковай) працы, методы іх вывучэнья і практичнага прыстасаванья. На чале кожнае сэкцыі стаіць сакратар альбо стараста, а на чале пленуму-прэзыдыум аб'яднанья.

Перападрыхтоўка раённых і вясковых бібліотэкараў.

Вясковыя альбо раённыя бібліотэкарэ ў справе падняцьця сваёй кваліфікацыі знаходзяцца ў горшых умовах, ніж гарадзкія. Прымушаныя жыць далёка ад гораду без мэтычных дапамог і указаныя ўсё—такі яны вядуць вялікую і адказную працу. Ім прыходзіцца пашырыць круг сваіх ведаў індывідуальна; ім на дапамогу павінны прысьці гарадзкія бібліотэчныя аб'яднаны; дзеля гэтае мэты кожны аздіночка з вясковых бібліотэкараў прымацоўваецца да гарадзкога аб'яднанья (акружнага) і атрымлівае ад апошняга заданыне прыблізна на трох месяцы. Пасля трох месяцаў індывідуалы склікаюцца на канфэрэнцыю, на якой абгаварваюцца пытаныні па апрацованных ім тэмах. У перыодзе паміж канфэрэнцыямі гарадзкія гурткі падтрымліваюць з вясковымі пісьмовую сувязь. Адказуюць індывідуалам на незразумелыя ім пытаныні і падзяляюцца з імі сваім вопытам. У час канфэрэнций для вясковых бібліотэкараў утвараюцца выстаўкі кніжок па розных пытанынях. Гарадзкія бібліотэкі могуць дзяліцца з вясковымі маствацкімі прыладамі, рэкомэндацыйнымі съпісамі і іншымі. Гарадзкія бібліотэкі шэфствуюць над вясковымі. Урэшце, можа быць ужыты і мэтом практиканства, вясной і летам, падчас бібліотэчнага зацішша. Вясковыя бібліотэкарэ практикуюць, хоць-бы самы кароткі час ва ўзорных гарадзкіх бібліотэках. Апрача гэтага трэба некаторыя пытаныні ставіць на разгляд раённых канфэрэнций політасветпрацаўнікоў. Тэмы, якія павінны быць апрацованы вясковымі бібліотэкамі за перыод люты—чэрвень наступныя:

1) Вывучэнне кніжкі; 2) вывучэнне чытача; 3) пропаганда кніжкі і організацыя чытачоў; 4) праца з дзяцьмі; 5) Праца з газэтай.

Рэкомэндуюцца дапамогі дзеля вясковых бібліотэк: „В помощь деревенскому политпросветчику”, выданыне Галоўпалітасветы.

Дзеля перасовак—„Отчет о I-м Всероссийском С'езде библиотечных работников”. Невский.—„Как работать з газетой в избе-читальне”. Ярославский.—„Политграмота для деревни”.

Да гэтага далучаеца програма вывучэння і пропаганды кніжкі і організацыі чытачоў.

Нам. Наркамасветы Баліцкі.

Старшыня Галоўпалітасветы Бялуга.

Сп. аб. кірауніка спраў Савіч.

1-га лютага, 1926 г.

№ 16.

Дадатак.

Програма вывучэння і пропаганды кніжкі і організацыі чытачоў.

1. Новая сялянская кніжка.
2. Уменьне складаць выстаўку кніжак па розных пытанынях (сельская гаспадар., антырэліг., Красн. пісьм. і г. д.).
3. Уменьне складаць рэкомэндацыйныя съпісы на розныя тэмы, прыстасавана да розных груп жыхарства.

4. Як складаць плякаты і выстаўкі кніжок для вёскі з дапамогаю чытачоў.
5. Як організаваць вечар кніжкі ў вёсцы.
6. Як організаваць гурток аматараў (любіцеляў) кніжкі з чытачоў.
7. Як весьці працу з газэтай.

Вывучэнне чытачоў.

1. Мэты і заданыні вывучэння чытача: практычнае значэнне:
 - а) коректаванье выдавецкіх плянаў,
 - б) правільнае комплектаванье,
 - в) правільнае кірауніцтва чытаньнем.
2. Вывучэнне чытача з соц.-экон. (кулак, бядняк, серадняк) і культурнага боку.
 - а) Чаго чытач шукае ў кніжцы.
 - б) Ці зъяўляецца кніжка дзеля яго першай патрэбнасьцю.
 - в) Ці купляе ён кніжку.
 - г) Яго запатрабаванье да надворнага боку кніжкі.

Методы вывучэння чытача:

- а) Назіранье (у съценах бібліотэкі альбо па-за бібліотэкай).
Даведванье сходаў, падчас галоснага чытаньня, ва ўласнай хаце.
- б) Бядняк.
- в) Запіс нездавальняючага запатрабаванья.
- г) Вядзеньне дзенінка.
- д) Збор отклікаў аб кніжцы (ўклады аптычны ліст у кніжку).
- е) Вывучэнне формуляраў.
- ж) Анкета.

Циркуляр Народного Комиссариата Труда, Высшего Совета Народного Хозяйства, Народного Комиссариата Внутренних Дел БССР, Уполномоченного Народного Комиссариата Путей Сообщения СССР при Правительстве БССР и Центрального Совета Профессиональных Союзов Белоруссии

о привлечении батрачества и бедняцкого крестьянства на лесозаготовки и дорожное строительство.

Всем отделам (камерам инспекции) труда, всем органам ВСНХ, ведущим лесозаготовительные работы, всем органам НКВД, ведущим работы по дорожному строительству, всем уполномоченным МББ, Зап., Сев.-зап., Юго-Зап. жесл. дор., Управлению В.-Днепровского Госпароходства, Витебскому агентству С.-Зап. Госпароходства, начальнику Западного Округа местного транспорта, начальнику по постройке линии Ориша—Лепель, начальнику управления внутр. вод путей и нач. Витебского участка С.-зап. вод путей и всем Окрпрофсоветам.

Избыточность рабочей силы в селах и деревнях БССР, являющаяся результатом аграрной перенаселенности,—в высшей степени серьезный и острый вопрос в хозяйственно-экономическом положении республики.

Беднейшее крестьянство, нуждающееся в подсобных заработках и батрачество, живущее исключительно наймом в известной части года, когда полевые работы закончены, в целях заработка, устремляются в города, заполняют и без того заполненные городскими безработными Биржи Труда и, не найдя работы, принуждены возвращаться в деревню.

С другой стороны, отхожие промыслы, сильно развитые до революции, в настоящее время в связи с упадком промышленности, сильно

сократились, что в свою очередь отразилось на благосостоянии белорусского крестьянства.

Наконец, уменьшение лесозаготовок, главного подсобного заработка белорусского крестьянина, ослабление дорожного строительства также являются факторами влияющими на бюджет крестьянина.

Все вышепизложенное заставляет обратить самое серьезное внимание на помощь беднейшему крестьянину и батраку, в целях представления им заработка.

Одним из видов таковой помощи должны явиться: лесозаготовки, сплав леса, дорожное строительство, ремонт, очистка от снега жел.-дор. путей сообщения и пр.

По установившейся практике, на указанные работы, особенно на работы по лесозаготовкам, сплаву, дорожному строительству и пр., хозорганами привлекается население окрестных деревень в договорном порядке, причем для работ нередко комплектуются артели и группы из тех слоев сельского населения, для коих подсобный заработка не является главным источником существования.

Обращая на это внимание всех хозорганов (ВСНХ, НКВД, НКПС) на местах предлагается:

На все работы, носящие массовый характер (лесозаготовки, сплав, ремонт дорог, очистка путей и пр.) привлекать в первую очередь батрачество и бедняцкое крестьянство, снабжая его, в случае надобности, необходимым для работ инвентарем.

Зам. Народного Комиссара Труда Алесин.

Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Калнин.

Народный Комиссар Внутренних Дел А. Хацкевич.

Уполномоченный НКПС при Правительстве БССР Межин.

Председатель ЦСПСБ Ендаков.

18 января 1926 г.

Постановление Народного Комиссариата Труда БССР о Бюро надзора по трудовым делам при НКТ БССР.

1. В целях регулирования вопросов порядка направления и проведения трудовых дел органами НКТ на местах, при Наркомтруде БССР создается Бюро надзора по трудовым делам.

В работу Бюро надзора входит:

1. Ознакомление с судебной практикой Трудсессии, руководство и наблюдение за проведением трудовых дел представителями местных органов НКТ (Зав. Отделами Труда, Инспекция труда);

2. Наблюдение за прохождением трудовых дел в кассационных инстанциях, а также над порядком опротестования органами НКТ дел в порядке надзора;

3. Ознакомление с следственной и обвинительной работой Инспекции Труда и направление ее в соответствии с действующими процессуальными законами.

4. Разработка вопросов о порядке производства дознаний инспекцией Труда, порядка предъявления обвинения и инструктирования в этой области инспекции труда.

5. Осуществление предоставленного НКТ права истребования в порядке надзора трудовых дел.

6. Опротестование через Прокурора по трудовым делам приговоров по делам, предусмотренным в п. 5 и поступившим в судебные

органы помимо НКТ. Направление и проведение трудовых дел, поступивших в Верховный суд.

7. Прием жалоб на вступившие в силу приговоры Суда от разных лиц, учреждений и профорганизаций;

8. Возбуждение трудовых дел и направление их в соответственные судебные органы.

9. Разрешение вопросов, связанных с опротестованными решениями РКК примкомиссий и третейских судов по мотивам несоответствия их с законом и их отмена.

10. Консультирование и инструктирование мест по всем вопросам, связанным с прохождением трудовых дел в судебных органах.

11. Разработка и исправление проектов об изменении и дополнении существующего законодательства о трудовых делах.

12. Бюро надзора в организационном отношении подчиняется Прокурору по трудовым делам при НКЮ.

13. На местах функции Бюро Надзора осуществляются Зав. Отд. Труда или Ст. Инспектором Труда.

14. Вся работа Бюро Надзора должна быть согласована с соответствующими отделами НКТ, а общая деятельность согласовывается с общей линией НКТ.

15. В состав Бюро Надзора входит: Прокурор по трудовым делам — он же Зав. Бюро, Зав. Тарифно-Конфл. Отделом НКТ и Зав. Отделом Охраны Труда НКТ.

Народный Комиссар Труда Ерофеев.

Зав. Бюро Надзора по Трудовым Делам НКТ Глезеров.

Управделами Акулов.

23 января 1926 г.
№ 4.

Постановление Народного Комиссариата Труда БССР

о представлении учреждениями и предприятиями в Народный Комиссариат Труда БССР статистических сводок о рабочих и служащих, принятых на работы.

В отмену постановления НКТ БССР от 10 августа 1925 года Народный Комиссариат Труда БССР постановляет:

1. Индивидуальная последующая регистрация сделок по найму рабочей силы отменяется.

2. Взамен индивидуальной последующей регистрации все перечисленные ниже государственные, общественные и частные учреждения и фабрично-заводские предприятия обязаны представлять непосредственно в НКТ ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, статистические сводки о количестве принятых ими рабочих и служащих по установленной форме.

Примечание. Карточки по учету количества рабочих и служащих, принятых на работу, имеются в продаже в книжных магазинах издательства „Вопросы труда“ и в Камерах Инспекции Труда.

Список учреждений и предприятий, обязанных представлять упомянутые в ст. 2 настоящего постановления сведения:

а) государственные, общественные и частные фабрично-заводские предприятия с числом рабочих и служащих не менее 16 (при наличии механического двигателя) и 30 (при отсутствии механического двигателя);

б) Управления Высших Правительственных Учреждений (ЦИК, СНК, ЭКОСО, Госплан);

- в) управления Наркоматов и их самостоятельных частей;
- г) управления Окристполкомов и их отделов;
- д) Высший Суд Республики;
- е) Высшие учебные заведения;
- ж) больницы и санатории (с числом рабочих и служащих не менее 50 чел.).
- з) Окружные почтово-телеграфные конторы.
- и) Минская телефонная станция;
- к) Белгосстрах;
- л) Управления и Правления ж.д. и Минское Управление местного транспорта;
- м) Ц. С. П. С. Б;
- н) управления синдикатов и трестов;
- о) государственные, кооперативные и частные торговые заведения с числом рабочих и служащих не менее 25-ти;
- п) все прочие заведения, учреждения и предприятия с числом занятых рабочих и служащих не менее 50.

3. Отсутствие найма рабочей силы в отчетном месяце не может служить основанием для непредставления карточки, которая должна быть в таких случаях заполнена сведениями в первых пяти пунктах.

4. За непредставление сводок, указанных в ст. 2, руководители учреждений и предприятий привлекаются к ответственности—должностные лица по 118 ст. Уголовного Кодекса, частные—по 226 ст. Уголовного Кодекса.

Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля с/г.

26 января 1926 г.

Народный Комиссар Труда Ерофеев.

№ 6.

Управделами НКТ Акулов.

Разъяснение Народного Комиссариата Труда БССР о порядке отмены решений расценочно-конфл. комиссий (РКК), При- мирительных Камер и Третейских судов.

1. Решения РКК, Примирительных камер и Третейских судов являются обязательными и не могут отменяться или пересматриваться по существу никакими органами, кроме органов НКТ, коим принадлежит право отмены этих решений в порядке надзора.

2. Постановления РКК, примкамер и третсудов могут быть отменены органами НКТ исключительно в случае их противоречия с законом.

3. В случае вынесения РКК, примкамерой или третсудом решения, противоречащего действующему законодательству, а также в случае неправильной организации примкамеры или третсуда, надлежит обращаться в местный орган НКТ за отменой решений (в целом или частично).

4. Решение местного органа НКТ может быть обжаловано в Наркомтруд БССР в порядке постановления НКТ СССР от 10 ноября 1923 г. № 150 „Об отмене в порядке надзора органами НКТ незаконных решений примкамер и третсудов“ (Известия НКТ 1923 г. № 12/36) и разъяснения НКТ СССР за № 16/500 от 20 января 1926 г. (Известия НКТ—25 г. № 6).

Народный Комиссар Труда Ерофеев.

Зав. Тарифно-Конфл. Отд. НКТ Тонкошкуров.

Управделами НКТ Акулов.

5 февраля 1926 г.

№ 7.

**Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства БССР
о постоянной информации в центральной и местной печати.**

Всем директорам трестов и хоз'единиц ВСНХ БССР.

ВСНХ БССР неоднократно обращал внимание директоров трестов и хоз'единиц на необходимость организации ими информации как в центральной, так и в местной печати, однако эта задача до сих пор не была проведена в достаточной мере.

Хорошо и правильно организованная информация дает возможность осветить положение белорусской промышленности, ее достижения, недостатки и нужды.

ВСНХ БССР, во исполнение циркуляра ВСНХ СССР от 29-го декабря 1925 г. за № 16, предлагает всем директорам трестов и хоз'единиц организовать периодическую информацию, как в центральной, так и в местной печати, возложив эту работу на одного из ответственных сотрудников, обязав его освещать в печати жизнь и деятельность данной отрасли промышленности, ее достижения, недочеты, нужды и т. д., причем всю ответственность за правильность информации несут директора, на которых одновременно возлагается ответственность за исполнение настоящего циркуляра.

Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Калнин.

Нач. Адм.-Хоз. Управления Шпак.

26 января 1926 г.

№ 4045.

**Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства БССР
о содействии рабочему-выдвиженцу.**

Всем директорам трестов, хоз'единиц и управляющим фабриками и заводами ВСНХ БССР.

Выдвижение рабочих на административно-хозяйственную работу является важным политическим вопросом и в социалистическом строе имеет большое значение.

Выдвижение рабочих необходимо для того, чтобы пополнить кадр администраторов и хозяйственников работниками из рабочей массы, а равно пропитать рабочими часть руководящего персонала всех хоз-органов,—с одной стороны, и с другой—подготовить новую смену, что даст возможность впоследствии отобрать лучших рабочих на административно-хозяйственные посты.

Успех выдвиженца во многом будет зависеть от условий, в каких ему придется начинать работу, а также насколько будут созданы благоприятные условия и товарищеская поддержка в его работе.

Выдвиженцы должны получать со стороны старейших по работе товарищей полное внимание, всяческую помочь и содействие втягиванию по мере их успехов в дальнейшую более ответственную работу. Всякое невнимательное отношение к выдвиженцам должно рассматриваться, как непонимание сущности социалистического строя и задач рабочего класса.

Президиум ВСНХ БССР предлагает с особенным вниманием отнестись к выдвиженцам, создать соответствующие благоприятные условия, гарантирующие их успех в работе, а равно всемерно содей-

ствовать и поддерживать их. Успевших в работе выдвигать дальше по административной лестнице, одновременно необходимо принять активное участие в подборе лиц при продвижении выдвиженцев для работы на предприятиях.

Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Калнин.

Нач. Адм.-Хоз. Управления Шпак.

26 января 1921 г.
№ 4046.

Сводка о перевыборах Советов по БССР.

По данным НКВД БССР с начала перевыборов
по 23-ое февраля 1926 г.

Переизбрано Советов	1160	95,3	проц.
Участвовало избирателей	—	46,9	"
Участвовало женщин	—	22,4	"
Избрано членов	17621	—	
Из них: коммунистов.	1508	8,6	"
" комсомольцев	1675	9,5	"
" беспартийных	14438	81,9	"
" женщин	1490	8,5	"
" мужчин	16131	91,5	"
" белоруссов	16048	90,9	"
" русских	293	1,7	"
" поляков	398	2,3	"
" евреев	634	3,6	"
" латышей	132	0,8	"
" прочих национальностей	116	0,7	"
" интеллигентов	482	2,8	"

Часть неофициальная.

О культуре и бане.

Прав молодняковец, поэт Крапива, который в одном из своих стихотворений говорит, что белорусс отличается от других национальностей, между прочим, и тем, что не моется в бане и что среди белоруссов есть такие люди, которых моют один единственный раз в жизни—когда они умирают и когда их кладут в гроб. И это, действительно, верно. Белорусский крестьянин, до революции живший разбросано среди болот, лесов и озер, вдали от жизни и городов, работавший на помещика, забитый и угнетенный в большей степени, чем крестьянин какой-либо иной национальности,—во многих отношениях в своем быту, в своей жизни сохранил еще много некультурных обычаяв.

В настоящее время, когда советская власть и коммунистическая партия поставили задачу перестроить весь быт и всю экономику белорусского крестьянства, неотложной задачей должно стать то, без чего не может жить ни один культурный человек, без чего немыслима вообще культурная жизнь, что является самой насущной и первоочередной потребностью каждого человека,—это построить бани в деревне, научить нашего крестьянина мыться.

Мне один товарищ рассказывал, что наши белоруссы-беженцы, попавшие в Иркутск, просто не умели мыться; не только не хотели, но именно не умели.

В деревне о чистоте вообще мало знают: крестьянин, в силу своей бедности, живет чрезвычайно неопрятно. В этих условиях пропаганда чистоты в деревне—первойшая задача в нашей работе; но о какой пропаганде чистоты можно говорить в деревне, если там зачастую нет ни одной бани. Кое где встретите вы баню у попа, у лесничего, в бывшей помещичьей усадьбе, иногда у кулака—и только. Во всей деревне, как таковой, бани большей частью вы совсем не встретите. Вследствие отсутствия этого основного очага чистоты, мы имеем большой процент заболеваемости в деревне. Конечно, такое положение отражается и на всей общественной работе, ибо эта нечистоплотность порождает неподвижность, забитость, пришибленное состояние, зачастую неуверенность в себе и т. п.

Государство может в этом отношении притти на помощь крестьянству путем отпуска бесплатного леса на постройку бань, на первых порах хотя бы по одной в каждом сельсовете. Крестьянству придется в порядке собственной инициативы (устройство субботников, воскресников и т. п.) сложить эти бани. Теперь в зимнюю пору, когда установился санный путь и крестьянин имеет достаточно свободного времени, постановка этого вопроса тем более своевременна. Нужно, чтобы Наркомзем дал по этой ли или специальные указания; нужно со стороны партии широко популяризовать в деревне лозунг: в каждом сельсовете должна быть баня; нужно и кооперации принять в этом участие, может быть, даже путем бесплатного отпуска гвоздей и т. д. Со стороны крестьянства таким образом потребуется коллективное

товарищеское содействие государству, и тогда бани будут выстроены.

Эту мысль я выдвигал перед Наркомздравом т. Барсуковым неоднократно. Он в категорической форме поставил ее на последнем съезде Советов. Мне приходилось также этот вопрос выдвинуть на Всебелорусском съезде участковых врачей. Там это было всеми подхвачено и поддержано. Нужно поставить перед Наркомздравом (он больше других заинтересован в народном здравоохранении) вопрос о том, чтобы добиться осуществления и выявления этой общественной инициативы в деле постройки общественных бань.

Маленький, как будто бы, но чрезвычайно важный вопрос. И все те, кому дороги интересы Советской Белоруссии, должны принять меры к тому, чтобы уничтожить это „отличие“ белорусского крестьянина от великорусса, украинца и т. д. в невыгодную для него сторону. Нужно и в этом отношении „уравнять“ забитого и угнетенного белорусса с другими национальностями.

Баня должна быть выстроена в каждом сельсовете. Местные советские органы должны поставить перед собою этот вопрос твердо. И каждый ответственный работник, приезжающий в район или сельсовет, должен задать первый вопрос, построена ли баня; если нет, то проверить, почему она не построена, и помочь, если нужно, в этом деле.

И. Адамович.

Нужны-ли нам окружные газеты?

(В порядке обсуждения).

Главная задача, которая сейчас стоит перед коммунистической партией, перед всем Советским Союзом,—это задача втянуть в работу по управлению государством, укреплению его в хозяйственном и культурном отношениях, в работу по строительству социализма широкие массы рабочих и крестьян. Помимо целого ряда организационных, хозяйственных и политических мероприятий, которые партия и советская власть проводят для этой цели, большую роль в осуществлении этой задачи, как средство, организующее массы, играет газета. Внимание к газете должно быть приковано особенно у нас потому, что мы живем в некультурной, отсталой стране, и потому, что в наших условиях газета призвана не только передавать миллионам трудящихся те лозунги и идеи нашей партии и нашего государства, связывать широкие массы с советской властью и коммунистической партией, но и потому, что газета в наших условиях должна внедрять все больше и больше культурных навыков в широких слоях и подымать эти слои в культурном отношении на большую высоту.

Мы в Белоруссии имеем три центральных органа: „Звезду“—орган ЦК нашей партии, „Савецкую Беларусь“,—орган Правительства, „Беларусскую Весну“—орган нашей партии, который, главным образом, приспособлен или, вернее, пока еще только приспосабливается обслуживать непосредственно интересы крестьянства (кроме этих трех органов, мы имеем еще два центральных органа—„Млот“ и „Октябрь“), обслуживающие непосредственно интересы масс польской и еврейской национальностей, населяющих Белоруссию. И вот эти газеты, по моему мнению, должны сгруппировать вокруг себя все сознательное, все революционное, что имеется в народе, в рабочем классе, в крестьянстве, среди интеллигентии и т. д.

Широчайшая армия рабкоров, селькоров, военкоров следят за постановкой этих вопросов и отображают в газетах настроения широких

масс. Чем шире круг читателей газеты, чем дальше эта газета проникает вглубь широких масс, тем, естественно, эта газета полнее может отражать настроение масс и в большей степени влиять на массы, и, конечно, тем легче будет партии и государству отмечать отдельные недочеты, схватывать во время наболевшие вопросы, смягчать и устранять различные трудности в нашей работе. И, наконец, чем шире эти центральные руководящие газеты будут распространены в деревне и в рабочей массе, тем выше мы сможем поднимать общественное сознание, отрывать эти массы от мелких житейских интересов, расширять кругозор этих масс, подымая их на большую высоту политического роста. Крестьянин из центральной газеты будет уяснять тот или иной вопрос так, как он стоит в обще-республиканском масштабе; сможет, следовательно, судить о всей работе, о всем строительстве, о перспективах работы с общегосударственной точки зрения. Конечно, окружная газета не может дать своему читателю такого широкого обхвата вопроса, какой дает центральная газета, которая непосредственно ближе соприкасается с работой республиканских органов, участвует в них. Окружная газета может дать только отдельные вырезки, выдержки из центральных газет, да и то с известным опозданием.

Естественно, поэтому перед нами становится вопрос, нужно ли в наших белорусских условиях существование окружных газет, замыкающихся в узкие рамки ограниченных территорий округа. Сейчас у нас фактически нет отдельных вопросов, интересующих лишь данный округ, которые не были бы вопросами республиканского характера. Все вопросы, которые сейчас поднимает партия и государство, это или вопросы деревни, а значит вопросы всей республики, или вопросы рабочего класса, вопросы касающиеся интеллигенции и т. д., т. е. вопросы не отдельного округа, а обще-республиканского масштаба. Следовательно, окружные газеты уже по одному тому, что они являются окружными органами, не могут так своевременно и широко поставить и выдвигать те или иные вопросы перед массой своих читателей, как это должна и как это в состоянии делать только центральная пресса. Значит, окружная газета не только не может заменить собой центральную газету, но не может даже играть роли подсобной для центральной прессы. Существование окружных газет наряду с центральными создает два неудобства: 1) малый охват центральными газетами широких слоев населения и, в связи с этим, некоторый отрыв части этих масс от общегосударственных вопросов, вернее, слабое участие этой массы в общегосударственной работе, замыканье в работе чисто местного характера; 2) незнакомство зачастую центральных, советских и партийных органов с некоторыми наболевшими важными вопросами, которые ставятся массой через своих рабкоров и селькоров в окружных газетах.

Местные работники, стремясь оправдать существование окружных газет, могут привести то возражение, что ведь эти газеты, с точки зрения расстояния, как будто бы ближе к массе, к отдельной деревне, к отдельной фабричной ячейке. Это неправильно: нужно, чтобы окружные, районные и сельские органы, фабричные ячейки влили душу в наши центральные газеты. Это они могут сделать при условии непосредственного участия и связи с ними. Тогда наши центральные газеты станут более жизненными; от этого получится больше толку и для центральных газет и для масс; тогда наши центральные газеты перестанут быть дефицитными и достигнут своей основной цели—глубже проникнут в массы. И, наконец, это дало бы возможность сконцентрировать наши средства и силы, которых у нас очень мало.

Вот почему я считаю, что пора вынести на обсуждение, а затем и решить следующий вопрос: нужны или ненужны окружные газеты.

Я считаю, что: во-первых, за исключением одного-двух округов, окружные газеты себя не оправдывают, ибо они сухи, урезаны, об щих вопросов не ставят, да и местную жизнь также плохо освещают.

Во-вторых, нужно направить всю нашу работу так, чтобы вокруг наших центральных газет сконцентрировать все внимание и силы рабкоров, селькоров и т. п., и всю активность читательской массы вообще, с тем, чтобы все вопросы практической жизни освещались бы в центральных газетах.

В третьих, нужно, чтобы в наших центральных газетах приняли большее участие местные работники и руководящие работники наркоматов, чтобы они считали своей обязанностью—освещать в газете недочеты в работе центральных аппаратов, центральные работники—давать руководящие статьи, ставить вопросы не путем только сухой переписки по ведомствам, а наряду с этой перепиской ставить их в периодический печати на обсуждение всей массы.

При таких условиях, мы сможем оживить наши центральные газеты и добиться скорее осуществления основной задачи—втянуть широкие массы трудящихся в строительскую работу, обединить их в одно целое, коллективно мыслящее, коллективно общающее, коллективно решающее вопросы и коллективно-строющее наше социалистическое государство.

И. Адамович.

Аб пленуме Слуцкага Акруговага Выканайчага Комітэту.

25—28 сінеганя 1925 году ў раённым цэнтры м. Капылі, які знаходзіцца недалёка ад польскай граніцы, адбыўся 7-мы пашыраны пленум Акруговага Выканайчага Комітэту. На гэтым пленуме прысутнічалі сябры і кандыдаты АВК, сябры ЦВК БССР і СССР, 10 сяброў Капыльскага Раённага Выканайчага Комітэту, 16 сяброў Капыльскага местачковага савету, 15 старшынь сельсаветаў Капыльскага раёну, старшыні некаторых РВК, старшыня Бабруйскага Акруговага Суду, а таксама прадстаўнікі партыйных і профэсіянальных організацый, прадстаўнікі рабочых і сялян м. Капыля і Капыльскага раёну.

Трэба адзначыць, што першая спроба выезду пашыранага пленуму ў гушчу сялянскіх мас дала добрая вынікі. Гэты пленум па сваёй дзелавітасці і зацікаўленнасьці з боку сялян і рабочых быў першым пленумам у гісторыі Слуцкае Акругі. Аб гэтым съведчыць тое, што сялянства само прыймала актыўны ўдзел у працы пленуму. Так, напрыклад, па дакладу аб рэвалюцыйнай законнасці сялянамі задавалася каля 200 пытанняў і ў спрэчках прымаў удзел цэлы шэраг асоб.

На аблеркаваны пленуму стаялі наступныя пытаньні:

- а) даклад аб рэвалюцыйнай законнасці,
- б) даклад Акруговай Камісіі па Ўнутранаму Гандлю,
- в) даклады Старобінскага раённага выканайчага Комітэту і Мядзведзкага сельсавету таго-ж раёну і
- г) даклад Капыльскага лясьніцтва.

Асяродкам увагі на пленуме быў даклад аб рэвалюцыйнай законнасці. Тут аб усім успаміналася: і аб алімэнтах і аб адміністрацыйных падзелах, аб кепскім выкананьні судовых рашэнняў і г. д.

Пленум у сваёй рэзолюцыі адзначыў, што ва ўмовах НЭП'у рэволюцыйная законнасць мела надзвычайнае значэнне, што за міну-

лыя 4 гады ёсьць значныя дасягнені, але разам з гэтым адносна поўнага ажыццяўлення рэволюцыйнай законнасці яшчэ многа патрабуецца зрабіць.

Пленум прапанаваў прокуратуры, судом і раённым выканаўчым комітэтам, па першае, зьнішчыць юрыдычную няпісменнасць сярод савецкага апарату, правесці работу па распаўсюджваньні юрыдычнай пісменнасці сярод рабоча-сялянскіх мас, праверыць склад праваабаронцаў і пашырыць сетку іх, звязаўшы асаблівую ўвагу на абарону праў працоўных жанчын, зъмяніць чарговасць разгляду спраў, ставячы на разгляд у першую чаргу спрэвы, маючыя грамадзкую значнасць і весьці рашучую барацьбу з усімі нарушицелямі рэволюцыйнай законнасці.

Па дакладу камісіі ўнутранага гандлю пленум адзначыў, што плян хлебазаготовак поўнасцю ня выканан, што мае сувязь з невыстарчающим задавальненінем вёскі прамысловымі таварамі і прапанаваў камісіі ўнутранага гандлю прыняць усе меры да поўнага задавальненія мясцовых рынкаў прамысловымі таварамі, зъменышыць накладныя выдаткі, спыніць выдачу тавараў з коопэратываў і дзяржаўных гандлёвых організацый прыватным гандляром, узмацніць падпіску на сельска-гаспадарчыя машыны, шырока асьвядоміць сялянства аб становішчы рынку і аб яго перспектывах на вясну.

Па дакладах Старобінскага РВК і Мядзвіцкага сельсавету Пленум адзначыў работу іх здавальняючай і даў шэраг практычных і органіцыйных дырэктыў.

Самым балючым пытаньнем у Капыльскім раёне зьяўляецца недахоп апалу і будаўнічага матар'ялу. Принятаю рэзалюцыю пленум, паміж іншым, прапанаваў зрабіць дадатковую выдачу дроў з зямельнага фонду, з перастою, сухастою і валежу, спыніць продаж лесу з таргоў і перавесці прамысловыя прадпрыемствы ў будучым годзе на мінеральны апал.

Па дакладу акруговай выбарчай камісіі пленум признаў, што падрыхтоўчая кампанія праведзена добра і заклікаў сялянства прыняць актыўны ўдзел у самых перавыбараах.

У прыпынках паміж пасяджэннямі пленуму, сябры ЦВК і АВК наведалі ўсе раённыя ўстановы, савецкую гаспадарку Рыме і два сельсаветы, дзе знаёміліся з іх працаю і давалі адпаведныя паказаніні.

Старшынёй АВК у прыпынках прынята і разгледжана 46 розных скаргаў і заяў.

Зачыненіе пленуму саўпала з выступленнем у другі раз настаўніцтва, якое зъявілася ў складзе 24 асоб пры двух чырвоных сцягах і падала пленуму пісмовую дэкларацыю аб ганьбаваньні лістападаўшчыны.

А. М.

Падрахункі працы па пажарнай абароне БССР.

Пажарная абарона БССР неаднаразовымі окупациямі і эвакуаціямі ў пэрыод імперыялістычнай і грамадзянскай войн была прыведзена ў поўны заняпад. Апошняя гады будаўніцтва побач з узростам і развіцьцём комунальнай гаспадаркі ў цэлым, адзначыліся таксама пашырэннем і ўзмацненіем пажарнае варты: меўшыся на 1-е каstryчніка 1924 году 350 сельскіх і местачковых самаахвотных пажарных организаций даведзены на 1-е каstryчніка 1925 г. да 1.127 з агульным лікам самаахвотнікаў 41.747 і 1.327 ручных пажарных машын. Гарадзкая пажарная абарона ў некаторых гарадох узмацнілася настолькі, што вышла за межы даваеннага часу: у Віцебску, Магілеве і часткай у Менску мы маєм мэханізіраваны транспорт і шэраг другіх палепшаньняў.

Супольна з мерамі да разьвіцца сеткі самаахвотных пажарных організацый праводзілася таксама праца па папярэджанью пажараў. Нагляд за рэгулярнай ачысткай дымавых труб ад сажы, нагляд за належным утрыманьнем печаў, тэхнічнае абледванье ў пажарных адносінах фабрык, заводаў і другіх прадпрыемстваў былі галоўнай часткай штодзеннай працы ворганаў пажарнага нагляду.

Калі да гэтага часу пажарные мерапрыемствы праводзіліся галоўным чынам у гарадох і гарадзкіх паселішчах, дык прашоўшы год можа быць харктэразаван у сэнсе пажарнай абароны дзейнасцю, накіраванай „тварам да вёскі“. Органамі пажарнага нагляду на мясцох праводзілася кампанія па ліквідацыі пажарнай няпісменнасці ў вёсцы. У выніку, шэраг вёсак Менскага, Слуцкага Віцебскага і другіх акруг па ўласнай ініцыятыве ўстанаўлялі супроцьпажарные мера· приемствы і самі сачылі і сочыць за іх выкананьнем.

Праца ў галіне барацьбы з пажарамі ў вёсцы натыкаецца на надзвычайны недахват пажарнага інвэнтару. Атрымліваемыя Народным Камісарыятам Унутраных Спраў процэнтныя адлічэнні ад прыбылі Дзяржстраху на супроцьпажарную абарону зусім недахватны. Размяркованы ў 1924-25 г. па сельскіх мясцовасцях 272 ручных пажарных машыны і звыш 11.000 мэтраў пажарных рукавоў бязумоўна палепшилі іх становішча, але здаволі патрэбу сёл і вёсак у пажарным інвэнтары толькі ў малай ступені.

У лютым г. г. па сельскіх пажарных організацыях будуць размяркованы 94 пажарных машыны з поўным комплектам прыналежнасцяй да іх; машыны гэтыя адпушчаны Дзяржстрахам за лік процэнтных адлічэнняў ад сваіх прыбыткаў.

Каб паставіць пажарную абарону на патрэбную вышыню, неабходна выкарыстаць прайўленую ініцыятыву мясцовага жыхарства і прыцягнуць да ўдзелу і дапамогі пажарнай справе шырокія масы са· мого сялянства, накіраваўшы гэту дзеяльнасць правільным шляхам.

Адбыўшаяся ў лістападзе месяцы мінулага году 2-ая конфэрэнцыя камунальных і пажарных працаўнікоў усіх акруг і раёнаў БССР распрацавала цэлы шэраг датычачыхся правільнай пастановкі пажарнай абароны, якія галоўным чынам датычыць ніжэй наступнага:

1. Імкнунца да правядзення агнітрывалага будаўніцтва шляхам правядзення шырокіх агітацыйных кампаній па замене агнітрывалы· мі на першы час хаця-б толькі адных саламяных крыш і пабудаванья хаця-б аднаго паказальнага агнітрывалага будынку ў кожным раёне.

2. Адчыніць у акругах рамонтныя майстэрні для рамонту значнай колькасці зношанага пажарнага інвэнтару.

3. Імкнунца да організацыі ўсюды пры пажарных організацыях трубачыстых арцеляй, падпрацаваўшы іх дзейнасць контролю і нагляду адпаведных пажарных організацый.

4. Адчыніць спэцыяльныя пажарныя курсы з мэтай азнаёміць начальнікаў сельскіх пажарных дружын з элемэнтарнымі правіламі пажаратушэння.

5. Палепшиць матэрыяльнае становішча самаахвотных пажарных організацый шляхам прадстаўлення ім для выкарыстоўванья даходных прадпрыемстваў на льготных умовах.

У заключэнні трэба адзначыць, што ў сувязі з падняццем культурнага роўню вёскі расьце і мацнене, апіраючыся на шырокія масы, і пажарныя актыў. Трэба спадзявацца, што пры ўмелым кірауніцтве органаў пажарнага нагляду і пры дапамозе з боку мясцовых органаў улады стыхійная гарымасць наша будзе ўведзена ў нормальныя межы.

Загадчык Пажарнага Аддзелу УКГ НКУС *Новік*.

О благоустройстве деревни.

Коммунистическая партия, как руководитель трудящихся, в проекте наказа депутатам, избираемым в Советы, уделяет особое внимание вопросам благоустройства деревни и местечка. И это вполне понятно, потому что Октябрьская революция, в числе других задач социалистического строительства, выдвинула вопросы систематического улучшения культурного и хозяйственного быта рабочих и крестьян.

Если раньше царское правительство проявляло заботу о благоустройстве буржуазных городских центров, то оно совершенно не думало о благоустройстве городских окраин, где жили рабочие, и деревень, где жили крестьяне „мужики“. Буржуазию и ее правительство интересовали рабочие и крестьяне лишь постольку, поскольку, выживая пот из рабочих и налоги от крестьян, они обеспечивали себе доходы и прибыли, сытую, бездельную жизнь. Для этого царское правительство старалось укреплять орудия духовного и физического принуждения: религию, духовенство, полицию и армию под руководством дворянства. В деревне особенно заботливо насаждались мордобойцы-урядники, жандармы и всячески поддерживались преданные помещичьему строю кулаки-старшины; о благоустройстве же деревни и о развитии начал общественности не только не заботились, но всеми мерами подавляли самые зародыши самостоятельности. Так было до Октябрьской революции, и поэтому нам досталось тяжелое наследство вообще и особенно в деревне.

После Октябрьской революции деревня вышла из-под власти помещика крайне неблагоустроенной, загрязненной и некультурной. За годы существования советской власти произошел несомненно громадный сдвиг деревни в сторону хозяйственного и культурного развития. Но до сих пор весьма незначительно поднялось благоустройство деревни, поэтому в дальнейшем необходимо проведение органами советской власти таких мероприятий, которые ускорили бы прохождение процесса перестройки деревни. Прежде всего необходимо твердо ввести в деревне правильную плановую застройку. Деревня раньше застраивалась как попало: строились на горе и под горой, на сухом месте и в болоте.

В деревне нередко встречаются колодцы или посредине улицы, окруженные лужами грязи, или во дворах, среди мусора и навоза. Как общее явление почти отсутствуют уборные. Постройки в некоторых деревнях невероятно сгущены, соприкасаясь друг к другу крышами; холодные постройки, скотные и сенные сараи вместе с банями и овинами, которые особенно часто горят, и вследствие своей скученности, подвергаются частым пожарам, уничтожающим иногда целые деревни. К тому же в деревнях недостаточно древесных насаждений.

К сожалению, застройка населенных пунктов и в настоящее время при землеустройстве ведется далеко неправильно. Планы застройки, составляемые землеустроителями, не выполняются, так как со стороны Советов почти не ведется наблюдения за выполнением этих планов. Между тем, нам нужно не только правильно застраивать вновь образуемые поселки, но необходимо также вносить исправления применительно к плану застройки в тех населенных пунктах, которые не подвергаются пока коренному переустройству. Поэтому прежде всего надо широко разъяснить населению правила (закон) о застройке, в которых подробно указывается порядок выбора подходящих мест, расстояние, планировка и проч.

Нужно помнить, что место, неудачно выбранное под застройку, может служить постоянным источником заразных заболеваний. Грязь,

болото, плохая вода создают наихудшие жизненные условия не только для человека, но и для животных. Поэтому необходимо, в первую очередь, заботиться о выборе хорошего места для строений и колодцев с тем, чтобы их затем можно было содержать в чистоте.

В силу нашей бедности плохи наши дороги, но особенно невозможны для проезда улицы деревень. Иногда улица деревни или местечка представляют сплошную полосу непролазной грязи. По бокам улиц нет канав и мостиков, вода не имеет стока и загнивает. Не лучше, а иногда и хуже санитарное состояние дворов. Все эти явления происходят от неправильной застройки и вследствие невыполнения мероприятий советской власти в области благоустройства.

Прорыть канавку, использовать валяющийся камень для замощения особенно грязных мест, сделать мостик, уборную, засыпать песком загрязненные места во дворе и посадить деревья вокруг построек не представляет особого труда для каждого домохозяина. Для этого не нужно больших средств, нужны только сознание и старание сделать лучше для себя и для деревни.

Обязательные Постановления Исполкомов по благоустройству должны выполняться аккуратно всеми гражданами, ибо правильная застройка и хорошее санитарное состояние только одного двора не может защитить от стихийных бедствий, пожаров и болезней всех, живущих в деревне. Здесь нужна солидарность, организованность и взаимная помощь всего населения.

Советская общественность деревни должна уделить особое внимание благоустройству, как важнейшему делу хозяйственного и культурного устройства крестьянского населения. Избы-читальни, уголки Ленина, школы, культурно-просветительные и санитарные комиссии, органы кооперации, комитеты взаимопомощи, комсомол—должны действовать благоустройству деревни и местечка, быть примером в этом деле для отсталых групп населения.

Сельские и Местечковые Советы должны уделять особое внимание правильной застройке и мерам борьбы с антисанитарными явлениями, строго придерживаясь правил и указаний органов благоустройства и Здравоохранения. Сейчас заготавливаются крестьянами лесные и другие материалы для новых построек, которые будут возводиться весной, составляются планы землеустройства и планы застройки новыхселений. Задачей Советов является теперь же, заранее, проследить, согласовать с правилами застройки возведение отдельных построек и целых населенных пунктов при землеустройстве.

Районные коммунально-дорожные работники и землеустроители, предварительно согласовав с Советами, должны теснейшим образом увязывать свои строительные проекты, ибо их работа тесно связана с общими вопросами благоустройства. Забота о благоустройстве деревни и местечка есть прямая обязанность Сельских и Местечковых Советов, а также Райисполкомов. Правильная застройка селений с соблюдением строительных и санитарных мер есть вернейшее средство в борьбе со стихийными бедствиями, как пожары и эпидемии.

Мероприятия советской власти, направленные к усилению благоустройства, имеют целью социальную защиту трудящихся в их стремлении по пути дальнейшего социалистического строительства. Работники Советов и все трудящиеся должны помнить, что нарушение законов по вопросам благоустройства есть нарушение революционной законности, охраняющей развитие культурного и хозяйственного строительства на социалистических началах, указываемых Коммунистической партией.

А. Хацкевич.

1-го января 1926 г.

Аб кніжцы „Даведчык-Паказчык“

Выданьнем СНК БССР у студзені г. г. выпушчана кніжка „Даведчык-Паказчык“, у якой зъмешчаны ўсе тыя законы і загады, якімі савецкім законадаўствам даюцца тыя ці іншыя льготы бядняцкім сялянскім гаспадаркам.

У такой кніжцы ўжо даўно адчувалася патрэба, бо наша бядняцкае селянства вельмі часта зусім ня ведае аб усіх тых мерапрыемствах, якія робяцца савецкаю уладаю да падняцця гаспадаркі селяніна-бедняка і ў звязку з гэтым часта той, хто павінен скарэй за ўсё ведаць гэта, ня ведае, як практычна падысьці да таго ці іншага пытаньня адносна атрыманьня тэй ці іншай льготы. Таксама зъяўляюцца выпадкі, калі мясцовая улада (сельсавет) знае аб гэтых льготах ня зусім грунтоўна. Кніжка павінна зыліківідаваць гэта зъявішча і дапамагчы практычнаму правядзенію ў жыцьцё льгот беднаце.

Прадмову да кніжкі напісаў Народны Камісар Земляробства тов. Прышчэпаў.

У кніжцы гэтай зъмешчаны льготы па адзіным с.-г. падатку, па атрыманьню лесу, па сельска-гаспадарчай і спажывецкай коопэрациі, па сельска-гаспадарчаму крэдыту, льготы сельскім камітэтам узаемадапамогі, льготы па сямейна-маемасным становішчы для грамадзян, якія йдуць па прызыву ў Чырвоную армію. Апрача гэтага у кніжцы зъмешчаны законы па надзяленію безземельнага і малаземельнага сялянства зямлей і законы па абароне праў батрацтва.

Ужо з аднаго гэтага пераліку можна ўгледзіць, што кніжка павінна зъявіцца вельмі цікавай для нашага бядняцкага жыхарства.

Трэба вітаць выданьне „Даведчыка-Паказчыка“, з якім селянін зможа азнаёміцца ў сваім сельсавеце, райвыканкоме, хаце-читальні, і пажадаць, каб у будучым такая популярная заканадаўчая літаратура часцей даходзіла да вёскі.

Трэба было-б, каб кніжка гэта была пушчана ў продаж дзеля того, каб усякі, хто пажадае яе купіць, мог бы дастаць яе ў мясцовай кнігарні.

B. Крускоп.

Опечатка.

В № 1 (10) 1926 г. Бюллетея СНК на стр. 57 в строке 8 снизу напечатано: За народного Комиссара Внутренней Торговли Вайнштейн;

Следует читать: За Народного Комиссара Внутренней Торговли Томкович.

СОДЕРЖАНИЕ № 2 (11) БЮЛЛЕТЕНЯ СНК БССР.

Часть официальная.

	<i>Стр.</i>
1. Постановление ЦИК и СНК БССР об утверждении положения об Районных Ревизионных Комиссиях и Положения о Ревизионных Комиссиях при сельских и местечковых советах.	3
2. Положение о Районных Ревизионных Комиссиях	—
3. Положение о Ревизионных Комиссиях при Сельских и Местечковых Советах	5
4. Постановление СНК БССР о кредитовании лесом погорельцев.	6
5. Правила, утвержденные Экономическим Совещанием при СНК БССР 2-го ноября 1925 года о порядке кредитования населения лесом.	7
6. Постановление СНК БССР об освобождении от платы за ветеринарно-санитарный осмотр скота и продуктов скотоводства сельского изготовления, которые привозятся крестьянами на продажу на ярмарки, рынки и другие места, отведенные для торговли.	9
7. Постановление СНК БССР об изменении постановления от 11-го февраля 1925 г. об уплате работ по землеустройству и по земельной регистрации.	10
8. Постановление СНК БССР о выдаче справок и удостоверений об утерях личного состава красной армии и красного флота и за время гражданской войны	—
9. Циркуляр НКВД БССР о постройке, ремонте, сохранении дорог, мостов и прочих дорожных сооружений.	—
10. Циркуляр НКВД БССР с препровождением инструкции о порядке предоставления луговых угодий добровольным пожарным организациям.	14
Приложение. Инструкция НКВД и НКЗ БССР о порядке предоставления луговых угодий добровольным пожарным организациям.	15
12. Циркуляр НКВД с препровождением инструкции в развитие положения о коммунальных предприятиях и инструкции об отчислениях в амортизационный фонд.	16
Приложение 1-е. Инструкция НКВД и НКФ БССР в развитие Положения о коммунальных предприятиях.	—
Приложение 2-е. Инструкция об отчислении в амортизационный фонд.	17
13. Циркуляр НКВД об оказании лечебной помощи членам добровольных пожарных организаций.	19
14. Циркуляр НКВД и НКЗ БССР об организации пожарных дружин в совхозах.	—
Приложение: Инструкция о введении в действие нормального устава добровольных пожарных дружин в совхозах Белсельстрesta.	—
15. Инструкция НКВД БССР по распределению пожарного инвентаря, приобретенного за счет процентных отчислений от прибылей Госстраха.	21
16. Циркуляр НКВД и НКЮ БССР о мерах борьбы с хищением и порчей железнодорожного имущества.	—
17. Циркуляр НКЮ БССР о представлении в Прокуратуру Республики протоколов Президиумов и Пленумов Окружных Исполнительных комитетов.	22
18. Циркуляр НКЮ о порядке направления дознаний в порядке 106-ой ст. УПК.	23
19. Циркуляр НКЮ БССР о введении в действие таксы оплаты услуг членов Коллегии Зашитников рабочими государственных и частных предприятий и служащими советских и частных учреждений.	24
Приложение. Постановление НКЮ о таксе оплаты членов Коллегии Зашитников рабочими государственных и частных предприятий и служащими советских учреждений.	—
20. Циркуляр НКЗ БССР о проведении поверки учета земель запасного фонда.	25
21. Циркуляр НКП БССР о необходимых мерах для улучшения положения учреждений Соцвосса и постановки работы в них.	31

22. Наказ НКП и НКВД БССР Районным Исполнительным Комитетам о деятельности их в отрасли культурно-просветительной.	33
23. Циркуляр Народного Комиссариата Просвещения об организации при библиотеках кружков „Друзей книги“.	41
24. Циркуляр НКП о переподготовке библиотечных работников.	43
25. Циркуляр НКТ, ВСНХ, НКВД, Уполномоч. НКПС при Правительстве БССР и ЦСПСБ о привлечении батрачества и бедняцкого крестьянства на лесозаготовки и дорожное строительство.	46
26. Постановление НКТ БССР о Бюро надзора по трудовым делам.	47
27. Постановление НКТ о представлении учреждениями и предприятиями в НКТ Статистических сводок о рабочих и служащих, принятых на работу.	48
28. Разъяснение НКТ о порядке отмены решений расценочно-конфликтных комиссий примирительных камер и третейских судов.	49
29. Циркуляр ВСНХ о постоянной информации в центральной и местной печати	50
30. Циркуляр ВСНХ БССР о содействии рабочему-выдвиженцу.	—
31. Сводка НКВД о перевыборах по состоянию на 6-е февраля 1926 года.	51

Часть неофициальная.


32. О культуре и бане.— <i>И. Адамович</i> .	52
33. Нужны ли нам окружные газеты.— <i>И. Адамович</i> .	53
34. О Пленуме Слуцкого Окрайсполкома.— <i>Мойсейчик</i> .	55
35. Итоги работы по пожарной охране БССР.— <i>Новик</i> .	56
36. О благоустройстве в деревне.— <i>А. Хацкевич</i> .	58
37. О книжке „Даведчык паказчык“.— <i>В. Крускоп</i>	60







V B00000022 14604



на 1926 год
открыта подписка

— на официальное издание —
БЮЛЛЕТЕНЬ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
БССР.

БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ 3 РАЗА В 2 МЕСЯЦА.

В БЮЛЛЕТЕНЕ ПОМЕЩАЮТСЯ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ,
МАТЕРИАЛЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НАРКОМА-
ТОВ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ,
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ НА МЕСТАХ, А ТАК-
ЖЕ СТАТЬИ ПО РАЗНЫМ ВОПРОСАМ СОВЕТСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ,
ДЕРЕВНИ.

Подписная плата

в год 7 руб. 20 коп. — на полгода 3 руб. 60 коп.

для крестьян и рабочих (по удостоверениям сельсоветов и фабзав-
месткомов) и сельских комитетов взаимопомощи

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА, против указан. выше УМЕНЬШАЕТСЯ НА ПОЛОВИНУ.

ПОДПИСНУЮ ПЛАТУ НАПРАВЛЯТЬ:

г. Минск, Наркомвнудел, редакция Бюллетеня.

Редакционная Коллегия Бюллетеня
Совнарком БССР.